

РАБОТНІЦА І СЯЛЯНКА

№ 3 САКАВІК 1964

ЗОК-3
1844

стка

26.10.64



Да 50-годдзя „Работніцы“

Дъга 4 асп.

ДВУХНЕДЪЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ДВУХНЕДЪЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ АБОТНИЦА

四

С.-Петербургъ. 23 февраля
Въ послѣднее время у насъ и
просьбы организаций работни-
къ изъ самыхъ свободныхъ
вопросовъ. По всей Россіи раз-
водъ кампания. всѣхъ изъ
глодъ рабочихъ. Страховка
разъ уволючишь. Страховой за-
между мужчинами и женши-
ны одинаковыя права. Бла-
ботница склонилась непосре-
дной страховой кампаний и б-
нитъ за свой воли. въ
Передъ илю исталь и
ответа на которые кла-
жись.
Журналъ «Работни-
ка помощъ».
Онъ будетъ выис-
на то, что интересы
рабочими, со всѣмъ
только Россіи, но и

Отъ редакціи.

По «изданнымъ» отъ насъ причинамъ мы
зашли въ возможность выпустить первый номер
«Работницы» въ томъ видѣ, какъ было пред-
положено. Годъ статей, антологіи и корреспон-
денціи по «изданнымъ» причинамъ не въ
погоду въ первый номеръ.
Все это мы рѣшили не задавать въ «Работницахъ». П

Несмотря на все это имѣвъ выхода въ свѣтъ «Работница», въ день международнаго женскаго дня, Пусть въ первомъ номерѣ не будетъ газетъ необходимыхъ старыхъ, пусть не будетъ свой журналъ отданъ — работницы не празднича.

А дальше, при вашем помо-
щнике, мы начнем улучшать жур-
налъ. Мы начнем съезжать въ залъ жур-
нальный, въ залъ публичный и запро-
сить работниковъ.

Онъ будетъ работническимъ на то, что интересы рабочихъ, со всѣмъ Россіи, но и

ВІНШУЕМ
ДРАГУЮ
СЯБРОУКУ

НА старой папцы следчага пецярбургской жандармерыі надпіс: «З рэчавых доказаў, узятых пры вобыску Канкордыі Самойлавай». У папцы — пажаўцелы ад часу аркушык паперы. Сцерліся напісаныя алоўкам радкі. Але прачытаць усё-такі можна:

«Праграма нумара: 1) Ад рэдакцыі. 2) Чаму работнікам патрэбен свой часопіс?..» І далей пералічваюцца артыкулы — «Калі надыдзе сапраўдны жаночы дзень?», «8-гадзінны рабочы дзень і жаночае свята»...

На аркушы—план першага нумара бальшавіцкага жаночага часопіса «Работница», які павінен быў выйсці 8 сакавіка 1914 года. Накід плана і рукапісу артыкулаў былі ўзяты ў якасці рэчавых доказаў злачынстваў супраць існуючага рэжыму, узяты ў час арышту членаў рэдакцыйнай калегіі часопіса «Работница», які не з'явіўся яшчэ на свет. Гэты документ захоўваецца ў Цэнтральным дзяржаўным архіве СССР.

«Гэта было ў самадзяржаўнай Pacil,—пісала ў сваіх успамінах першы рэдактар «Работніцы» Анна Ільінічна Елізарава,—у памятны і значны час таго ўздыму ў рабочым руху, які надышоў у 1912 годзе... Абуджэнне палітычнай свядомасці работніц ішло так хутка, патрэбнасць атрымаць адказы на хвалюючыя іх пытанні была такай моцнай, што ўзнікла неабходнасць выпуску спецыяльнага часопіса для работніц»...

Уладзімір Ільіч Ленін надаваў вялікае значэнне прыцягненню пралетараў да рэвалюцыйнага руху. Па яго прапанове групе вядомых бальшавічак — Н. К. Крупскай, А. І. Елізаравай, І. Ф. Арманд, С. Н. Смідовіч, К. Н. Самойлавай, П. Ф. Кудзелі, Л. Н. Сталь — была даручана работа сярод жанчын. Ленін уважліва сачыў за дзеянасцю гэтай групы, памагаў ёй. Ен падтрымліваў арганізацію выпуск часопіса для работніц. У канцы 1913 года пра гэта Ленін пісаў сваёй сястры А. І. Елізаравай, а ў снежні 1913 года ў пісьме да Інэсы Арманд ён прыспешваў ужо: «Бярыццася архіэнергічна за жаночы часопіс!».

Цэнтральным Камітэтам партыі была створана рэдкалегія часопіса. У яе загранічную частку ўвайшлі Н. К. Крупская, І. Ф. Арманд і Л. Н. Сталь, у рускую — А. І. Елізараўа, Е. Ф. Разміровіч, Л. Р. Мянжынская, К. Н. Самойлава, П. Ф. Кудзелі, Ф. І. Драбкіна. Да работы рэдакцыі былі прыцягнуты пецярбургскія работніцы-бальшавічкі Эмілія Солін, Клаудзія Нікалаева, Аляксандра Арцюхіна і іншыя.

У газеце «Путь правды» з'явілася аб'ява: «Чытайце, пашырайце і збірайце падпіску на часопіс «Работница»! Часопіс ставіць сабе мэтай усебаковую абарону інтарэсаў жанчын—фабрычных работніц, рамесніц і хатніх работніц».

Выпуск першага нумара «Работніцы» быў намечан да 8 сакавіка (23 лютага старога стылю) 1914 года. З сакавіка рэдакцыйная калегія сабралася ў Праскоўі Францаўны Кудзелі ў яе маленькім пакойчыку на Стара-Неўскім у Пецярбурзе, каб канчаткова зацвердзіць змест другога нумара доўгачаканага часопіса. Але толькі рэдкалегія ўзялася за работу, як у пакой уварваліся паліцэйскія. Члены рэдкалегіі былі арыштаваны, план нумара і артыкулы аказаліся ў руках царскай ахранкі.

Але сарвааць святкаванне жаночага Дня 1 выпуск часопіса паліцы не ўдалося. 8 сакавіка 1914 года ў Пецярбурзе і радзе іншых гарадоў Pacl адбыліся мітынгі, демонстрацыі жанчын. У гэты дзень выйшаў 1 першы нумар часопіса «Работница». Яго выпусціла Анна Ільінічна Елізарава, якая па выпадковасці пазбегла арышту. Анне Ільінічне памагалі пецярбургскія работніцы.

Першы нумар «Рабочніцы». Тоненская кніжачка ў 16 старонак, на дрэннай, шэрай паперы. На тытульным лістку, пад загалоўкам, радок: «Часопіс ставіць сабе мэтай усебаковую абарону Інтэрсаў жаночага рабочага руху». Часопіс выйшаў на гроши, сабраныя работніцамі. А пасля першага нумара выпушчаны былі яшчэ шэсць.

З радасцю сустрэлі свой часопіс працоўныя жанчыны Група рабочых і работніц з г. Калугі вітала часопіс такімі словамі:

«Прывітанне табе, доўгачаканы часопіс жанчыны! Гара-
чое прывітанне!..

Дык будзь жа ты набатным звонам, што кіча жан-

Пасылаючы трэці нумар «Работніцы» Інэссе Арманд

ЗОРК-3 / 1844

Праце

ся!

РАБОТНІЦА № 3 І СЯЛЯНКА

САКАВІК
1964

ВЫДАННЕ ЦК КП БЕЛАРУСІ

ГОД ВЫДАННЯ САРАКАВЫ

Людміле Сталь у Парыж, У. І. Ленін віншаваў іх з удачным пачаткам і пісаў: «Добра! Наладжваецца справа».

З адабрэннем Леніна «Работница» ўступіла ў жыццё і за свае 50 год прайшла славыны шлях баявога органа Камуністычнай партыі Савецкага Саюза.

...Першая імперыялістичная вайна спыніла існаванне «Работницы». Гатовы да друку восьмы нумар быў забаронены.

Пасля падзення царскага самадзяржаўя ў лютым-сакавіку 1917 года ў рэвалюцыйны Петраград вярнулася з ссылкі і эміграцыі Н. К. Крупская, К. Н. Самойлава, К. І. Нікалаева, П. Ф. Кудзелі, Л. Н. Сталь. І часопіс адраджаецца цяпер як орган Цэнтральнага Камітэта РСДРП(б). Першы нумар выйшаў у маі 1917 года. «Работница» — палымяны агітатар і пропагандыст, арганізатор жаночых мас — растлумачвала палітыку і тактыку бальшавіцкай партыі ў пытанні аб вайне, рыхтавала пралетарак да будучых рэвалюцыйных баёў.

З 1918 года, у сувязі з пачаткам грамадзянской вайны, «Работница» не выходзіла, і толькі ў 1923 годзе зноў аднавілася яе выданне.

З году ў год, з нумара ў нумар часопіс «Работница» стаўся перадаць гарачую веру Леніна ў сілы і здольнасці вызваленай Вялікім Кастрычнікам жанчыны, у яе арганізаторскія таленты, у яе стойкасць, энергію. У многіх працах, выступленнях, гутарках, пісьмах У. І. Леніна ёсць выказванні аб tym, якую ролю адыгрываюць жанчыны ў лёссе рэвалюцыі, ёсць прамыя і практычныя ўказанні аб неабходнасці разняволіць жанчыну ад «хатніга рабства», каб яна магла прыняць самы широкі і смелы ўздел у кіраванні дзяржавай, у грамадскім жыцці, у будаўніцтве камунізма. І часопіс «Работница» заўсёды стараўся несці гэтую ленінскую думку і ўказанні да сваіх чытачак.

Наши пяцігодкі: першая, другая... Гіганцкая будоўлі індустрыі. Патрэбны кадры. Расце працоўны герайзм. Нараджающа ўдарныя брыгады. Пра ўсё гэта расказвае «Работница».

Часопіс змагаецца за культуру, за новы быт. Ён памагае сваім сяброўкам з рэспублік Сярэдній Азіі, Казахстана, Закаўказзя скінуць назаўсёды аковы векавых занконаў, што прыніжаюць годнасць жанчыны, стаць паўнапраўным членам грамадства.

Сакавік 1933 года. Цэнтральны Выканаўчы Камітэт Саюза ССР за ўдарную работу па камуністычнаму выхаванию жаночых пралетарскіх мас узнагародзіў часопіс «Работница» ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга.

У грозныя гады Айчынной вайны савецкага народа супраць нямецка-фашистскіх захопнікаў на вокладцы часопіса «Работница» было надрукавана: «Адрес рэдакцыі пастаянны», — яна не эвакуіравалася ў тыл. Загалоўкі артыкулаў, нататак заклікалі: «На абарону родных рубяжоў!», «Выканаем свяшчэнны абязязак!», «За гонар і свабоду!».

Часопіс «Работница» стаў у агульны строй мабілізаваных.

Услед за разгромам ворага пачалося пераможнае шэсце Савецкай краіны да камунізма. І зноў часопіс разам са сваімі чытачкамі.

Глыбока і поўна раскрываць перад чытачкамі ленінская запаветы — гэта стала галоўнай тэмай апошняга дзесяцігоддзя работы часопіса.

«Работница» часта гаворыць са сваіх старонак пра тое, якай гэта вялікая сіла — народная самадзейнасць — тое,

што Ленін называў свядомым і добрахвотным пачынам у развіцці прадукцыйнасці працы, у пераходзе да новай працоўнай дысцыпліны.

«Работница» гаворыць сваім чытачкам:

«Жанчыны-работніцы! Часцей прыходзіце ў цэхком са сваімі працаванамі і патрабаваннямі. Шырэй выкарыстоўвайце права гаспадын свайго цэха, свайго завода, свайго горада, сваёй вуліцы. Выступайце на сходах, патрабуйце ліквідацыі недахопаў і самі памагайце ліквідаваць іх. Каму, як не вам, узначаліць барацьбу за чысціню і парадак у цэхах, у бытавых памяшканнях, у сталовых». Часопіс заклікае работніц-маці: «Не чакайце пакуль будаўнікі выканаюць планы будаўніцтва дзіцячых садоў, ясляў, школ-інтэрнатаў, кантралюйце, штурхайце, бярыцесь за справу і самі памагайце! Іменна гэтаму вучыў У. І. Ленін».

Імкнучыся да таго, каб як мага больш работніц улілася ў магутны рух брыгад камуністычнай працы, «Работница» падхоплівае і распаўсюджвае такія цудоўныя пачынны, як пачын прадзільшчыцы Валянціны Гаганавай, ткачых Юліі Вечаровай і Антаніны Косаравай, кукурузавода Ганны Ладані, механізатараў Турсунай і Інабат Ахунавых і многіх іншых працаўніц, якіх М. С. Хрушчоў называў «гвардзейцамі арміі будаўнікоў камунізма».

У часопісе вялікія міжнародныя сувязі і моцная дружба з сяброўкамі з сацыялістичных краін.

...Савецкая жанчына крочыць дарогай Леніна, таму што сваёй працай яна набліжае светлу будучыню — камунізму, таму што яна ад усяго сэрца жадае ўсім людзям на зямлі шчасця, міру.

Такую новую жанчыну выхавала, вырасціла і працягвае выхоўваць наша Камуністычная партыя. Часопіс «Работница» памочнік партыі ў гэтай яе велізарнай выхаваўчай работе.

Яго любяць чытачкі. Таму і расце з году ў год тыраж часопіса. У 1923 годзе «Работница» выходзіла 10-тысячным тыражом, а ў 1964 годзе — 4 мільёны 200 тысяч экземпляраў.

50 год таму назад часопіс «Работница» быў першим і адзіным органам жаночага бальшавіцкага друку. Цяпер у нашай краіне — 19 жаночых часопісаў: «Крестьянка», «Советская женщина», часопісы, якія выдаюцца ў саюзных і некаторых аўтаномных рэспубліках. Вялікая сям'я! І ў ёй «Работницу» цёпла называюць старэйшай сястрой.

Жанчыны Беларусі ад усёй душы горача віншуюць рэдакцыйную калегію, работнікаў рэдакцыі і рабкораўскія актыў часопіса са славным юбілеем.

Новых творчых поспехаў вам, сябры!

РАБОТНИЦА

МАРТ
1923

РАБОТНИЦА

«РАБОЧАЯ ГАЗЕТА»
ДРУГУ


РАБОТНИЦА

Міжнароднае жыццё

Лістопад 1923

Лістопад

ЖАМЧУЖЬНА ПАЛЕССЯ



Усё, што зроблена рабочымі, якія будуюць завод, перакладзена на лічбы і запісаны ў кнігі рукою інжынера-будаўніка Алы Маслановай.

„АДКРЫЦЦЕ” СВЕТЛАГОРСКА

Газетныя кіёскі падобны на вялікія ёлачныя цацкі; вуліцы белых дамоў з назвамі Лясная, Зялёная, Новая; магазін «Агенчык», жаутагрудыя бойкія сініцы на белым снезе — так сустракае прыезджых гэты горад. Ён зусім малады: яму 9 гадоў. Жывуць тут энергетыкі, будаўнікі, хімікі, шафёры.

— Напэўна з 20 тысяч няма ніводнага, які б на маім аўтобусе не праехаў... — горда гаворыць гаваркавая кандуктарша. — Што? Чаму Светлагорскам назвалі? Таму, што свято адлюстрована на ўсяму Палессю. Вунь Васілевіцкая электрастанцыя. Яна і хімзаводу энергию даваець будзе...

Строгія, лаканічныя лініі двух велізарных будынкаў, карпусы корду і віскозы, прымушаюць успомніць слова «эстэтыка». Размеры гэтых будынкаў уражваюць.

— Пакуль гаспадарамі тут з'яўляюцца будаўнікі, — гаворыць сакратар камітэта камсамола завода тэхнік Марыя Каўтун. Яна глядзіць уверх. Там, на 25-метровай вышыні, лунае чырвоны сцяг, а побач з ім людзі кладуць сцяну.

— Так, маштабы здзіўляючыя...

— Да маштабаў можна прывыкнуць, — нягучна адказвае Марыя. — А вось да цудаў, якія твораць тут людзі кожны дзень, прывыкнуць цяжка.

„ЧЫРВАНАСЦЯЖНАЯ” ЗІНА

І бачыць Зіна зверху: хвойкі бязліва падкраліся да самай сцяны ды так і замерлі, нібы сплохаліся белай сцяны, што цягнеца на паўкілеметра ўлева і ўправа. А далей — лес і лес і скаваная лёдам Бярэзіна. Вось дык здзіўіцца рэчка, прачнушыся напрадвесні: завод напалавіну гатовы! А хто яго будаваў? Яна, муляр Зіна Клямёнак, і яе сябры.

Тры гады са сваіх дзесятніццаў яна пражыла тут. Ды не проста пражыла. Колькі цаглін у гэтыя сцены ёю пакладзена!

Нарис

Побач развяваецца на халодным рэзкім ветры чырвоны сцяг. «Як на фронце», — думае дзяўчына.

Год назад Зіна была рабочай адстаўчай брыгады. Калі яна прапанавала сябрам адбараць сцяг у ветэранаў Маліноўскага, — смех стаяў несціханы. «Самыя апошнія адбяраруць пераходны сцяг абкома камсамола ў перадавых?» Ну ці ж не смешна хіба? Але калі ўсе дзяўчыты і камсорт Каця Мітраховіч падтрымалі яе, хлопцам стала не да смеху. А потым загарэліся і яны. Сваю мару трymалі ў тайні і толькі «націскалі на ўсю жалезку», як любіў гаварыць брыгадзір Валодзя Даніленка. Усю падоўжную сцяну «корду» гналі: больш 500 метраў! І што ж? Адабралі сцяг!

Цяпер кожную раніцу, роўна а палаўніне дзесяттай, камсамольцы брыгады пачарзе бяраруць сцяг з канторы і нясуць яго з сабой на 25-метровую вышыню корпуса віскозы, на новую вышыню; туды, дзе халодны і пранізлівы вецер, дзе рабочай пляцоўкай стаў дах, велічынёй у два футбольныя полі. А вунь з той, што побач, і самалёт падняцца можа.

Як многа відаць адлюстрована Зіне, гарэзлівай палескай дзяўчыне з яснымі вачымі! Пазаўчарашняя школьніца, учараашняя рознарабочая, сённяшні муляр 3-га разраду, член брыгады камуністычнай працы, з такіх вышынь не толькі мінулае відаць — усё будучае будоўлі, як на дальні, перад табой, «чырвонасцяжная» Зіна, як называюць цябе сябры.

ДЗЯЎЧАТЫ З ВУЛІЦЫ ДРУЖБЫ

У сталовай весела: абед. Дзяўчыты і хлопцы ў целагрэйках шумна «самаабслугоўваюцца», ажыўлена размаўляюць, гучна вітаюцца адзін з другім.

Сталовая — месца сустрэч. Калі вы спытаеце на будоўлі пра любога чалавека, вам скажуць:

— Ужо дзе-дзе, а ўсталовай напэўна сустрэнеце: ніхто не мінае Галіных булачак.

Галя Шкода, загадчыца кандытарскага цэха, сапраўды майстар сваёй справы: румянія здобныя булачки так і «дыхаюць».

— Дзве з палавінай тысячы штодня выпякаем, і не хапае, — скардзіцца яна.

Тут, усталовай, з нязменнымі булачкамі на стале, мы і сустрэлі Мілу Цітуленка, Ніну Куцько і Веру Леснікову. Біяграфіі іх простыя і вельмі падобныя адна на другую. Усе троє скончылі гомельскае вучылішча № 22 і паехалі будаваць завод штучнага валакна. Ба ўсіх траіх ёсьць адна мара (між іншым, гэта агульная мара большасці дзяўчат-будаўніц): застацца працеваць на заводзе пасля яго пуску.

— Пад'ём, — камандуе Міла, самая старэйшая з траіх. — Пайшлі, будучыя ткачыкі, прыгажосць у корпусе наводзіць.

Дваццаць дзяўчат з брыгады Васіюціна сапраўды ствараюць прыгажосць сваімі рукамі. Работа шматлікай арміі будаўнікоў — бетоншчыкаў, арматуршчыкаў, зваршчыкаў, муляраў (завод будуюць людзі больш 20 професій) — скавана пад тынкоўкай і фарбай. І толькі па работе

18 ГОД ЛЯ СТАНКА

Лілія Мікалаеўна Альшанікова.



...З велізарнай хуткасцю круціцца вялікі шліфавальны круг. Апрацоўваемая дэталь блішчыць. Работніца прывычным рухам здымает з цэнтраў замацаваны валік і любуеца яго паверхні.

Збоку яе работа здаецца простай і лёгкай: замацавала валік, прашліфавала яго, зняла і паставіла другі. На самай жа справе шліфоўка дэталей патрабуе выключнай дакладнасці. Яе можна параніць з работай ювеліра: усе вымярэнні тут ідуць на мікраны, на сотыя долі міліметра... У шліфавальшчыцы Лілі Мікалаеўны Альшанікавай няма браку ў работе.

Васеннаццаць год таму назад Лілі ўпершыню прыйшла сюды. Гэта быў цяжкі пасляваенны 1946 год: завод яшчэ адбудоўваўся, увайшоў у строй толькі адзін корпус, а краіна ўжо атрымала першую прадукцыю з маркай Віцебскага завода заточных станкоў...

Лілі добра памятае свой першы дзень ля станка і з удзячнасцю ўспамінае свайго настаўніка, вопытнага шліфавальшчыка Мікалая Насонава, які з дня ў дзень

адзелачнікаў будуць меркаваць аб справах усіх. Гэта візітная картка будоўлі, яе твар.

...Велізарны ткацкі цэх у корпусе корду. Ля бліжэйшай сцяны, на вышыні сямі метраў (амаль вышынніцы!) працуецца дзве дзяўчыны. Адна з іх кідае раствор на голую цагляную сцяну, другая, маладзей — выроўняе яго правілам.

— Света, не спяшайся. Глядзі, як вугал трэба раўняць. Зразумела? Цяпер ты... Правіла раўней трымай...

Гэта Міла вучыць Свету Кухарэнку

Бетоншчыца Валя Жураўлёва вечарам ходзіць у восьмы клас школы рабочай моладзі.



Міла Цітуленка, Ніна Куцько і Вера Леснікова марацы: пабудуем завод, а потым працаць на ім будзем.

тонкасцям тынкавальнага рамяства. А іх нямала: вуглы, адкосы, карнізы, калоны...

А калі б вы трапілі ў пакой дзяўчат гадзіне а восьмай вечара, то, магчыма, убачылі б такую карціну.

...Света сядзіць ля стала і вучыць спецтэхналогію па старых вучнёўскіх канспектах Ніны. Сама Ніна чытае аксёнаўскіх «Калег».

— Ты што на гадзінік паглядаеш? — голас «настайніцы» строгі. — А-а... Танцы! Ну, добра. Адказвай, чаму раствор № 50 нельга пакінуць на ноц?.. Не, Свецік, не. Проста ён цементны. Ну вось: пакуль усіх марак не вывучыш — забудзь пра вальсы.

Так, Лілія Мікалаеўна Альшанікова ўдарнік камуністычнай працы. Яе партрэт — на заводскай Дошцы наватараў вытворчасці. Яна ініцыятар выканання дзённай нормы за шэсць гадзін. Але ўжо цяпер штодзённа выконвае больш дзвюх норм. Нямногія спецыялісты дасягнулі такай прадукцыйнасці.

Нядыўна завод прыступіў да выкарыстання алмазных галовак на ўніверсальна-заточных станках для заточки інструмента. Апраўкі высокай дакладнасці для алмазных галовак і шліфуе Лілія Мікалаеўна Альшанікова. Старшы майстар цэха Валянцін Барысавіч Багданаў іменна ёй давярае такую дакладную шліфоўку шпіндэляў і валікаў, аправак і іншых дэталей. Ён упэўнены, што дэталі будуць адшлифаваны да люстронога бліску з дакладнасцю да сотай долі міліметра.

вучыў яе майстэрству шліфоўкі. Прышло і ўменне: Альшанікова стала працаць дакладна, акуратна, без браку.

Лілія Мікалаеўна ўважліва і клапатліва адносіцца да сваіх вучняў. А іх было нямала. Спытайце зараз ва ўдарніка камуністычнай працы Пятра Бруева, Адольфа Буевіча, Фёдара Кальцова і іншых — хто іх навучыў майстэрству? Яны з вялікай цеплыні і павагай адкажуць:

— Лепшая фрэзероўшчыца і шліфавальшчыца завода Лілія Мікалаеўна Альшанікова.

...Побач з яе станком працуе Нэля Ташава. Яна таксама вопытная шліфавальшчыца, але быў час, калі ёй шмат памагала сяброўка.

— Лілія, паглядзі гэты чарцёж, — звярталася Нэля. — Не разумею, дзе тут «слізгаючая» паверхня. Паметкі няма.

Лілія брала ў рукі чарцёж і паказвала Ташавай:

— Паметка заўсёды робіцца ўнізе. Вось яна — «с» — слізгаючая...

Ніколі Альшанікова не адмовіць таварышу ў дапамозе.

— А хіба можа быць інакш? — здзіўляецца яна. — Разам жа працуем, разам усё і вырашаем. Званне ўдарніка камуністычнай працы да многага абавязвае....

Светцы цяжка: яна ж не вучылася, як Міла і Ніна. Але мець усяго першы разрад нават у няпоўных 17 год сорамна. І яна вучыцца.

...А магчыма, якраз у той час, калі вы будзеце там, у пакой да дзяўчат зайдзе заклапочаная Мая Давыдовіч з трохгадовай дачушкай:

— Я на 20 мінут, у магазін. Паглядзіце яе.

— Прывітанне, Таня! — скажуць дзяўчынцы гаспадары пакоя. — Як справы? — і Таня ўсміхнецца ім радасна і адкрыта, як умеюць усміхацца толькі дзеці і толькі добра знаёмым і блізкім людзям. Імённа блізкім... Нездарма ж дзяўчаты 9-га, 10-га, 12-га і 16-га пакояў інтэрната так і называюць Таню: «Наша дзіця»...

Дзяўчаты рассказаюць пра справы ў брыгадзе. І даведаўся, як *яны ўсе разам памаглі хворай Веры Крук, як разам святкавалі імяніны сваёй сяброўкі Марыі Конанавай, як заставаліся пасля змены выпрацоўваць да канца раствор № 50, каб ён не «схапіўся» да раніцы.

Яны разам і ў бядзе, і ў радасці — уся брыгада дзяўчат, што сваімі рукамі ствараюць прыгажосць. І міжволі прыходзіць у галаву такая думка: а ці не сімвалічна тое, што жывуць яны ў доме № 3 па вуліцы Дружбы? Імённа Дружбы.

* * *

У змроку вечара горад увесе іскрыца пералівістымі агнямі вуліц, будынкаў. Ад электрычнага светла ружавее гарызонт над будучым хімзаводам, цэлы феерверк «выстрэльвае» ў цёмнае неба электрастанцыя... Як каштоўны камень, гарыць Светлагорск на велізарнай далоні Палесся. І колькі ў гэтым бліску чалавечага цяпла! Зараз яшчэ цяжка ўявіць, колькі новых граней зазяе ў жамчужыне Палесся. Цвёрда можна сказаць толькі тое, што Светлагорск будзе буйным прамысловым цэнтрам рэспублікі. І ўсё гэта зробяць людзі, таму што яны — галоўнае.

Н. ЦЫПІС

Фота А. Хаміцэвіча.

ЦЁПЛЫ ВЕЦЕР

Фота П. Нікіціна.

З райцэнтра вярталіся позна. У газіку, акрамя шафёра Валодзі Галіцкага, было яшчэ трох чалавекі. Гэта заатэхнік саўгаса Уладзімір Уладзіміравіч Багдановіч, сакратар партарганізацыі Леанід Дэмітрыевіч Мамчыц і яна, галоўны аграном Надзея Мацвеевна Еўсікава. Усе маўчалі, кожны заняты сваім. Надзея Мацвеевна прыгадала некаторыя думкі, выказаныя на сённяшніх занятках спецыялістаў сельскай гаспадаркі раёна. У кожным выступленні адчуваўся ўплыў нядайняга Пленума, што адбыўся там, у Маскоўскім Крамлі. Галоўнае, што чырвонай ніткай праходзіла праз кожнае выступленне,— гэта тое, як паставіць на службу працаўнікам палёў сучасныя дасягненні хіміі.

Надзея Мацвеевна, адкінуўшыся на сядзенне, думала: «Як усё проста і разам з тым мудра. Так, не прырода павінна дыктуваць чалавеку свае ўмовы, паказваць свае капрызы, а чалавек павінен быць уладаром над ёй...»

Яна ўсміхнулася: ісціны, вядомыя кожнаму школьніку. Але сёння гэтыя ісціны быццама нова нарадзіліся, набылі шырокі практичны сэнс...

— Ну, відаць, апошні баль зімы, — парушыў маўчанне Валодзя, пільна ўглядаячыся ў мутную далячынъ.

Надзея Мацвеевна схамянулася і таксама глянула ў ветравое шкло. Нават цяпер, у цемры, яна пазнала свае, саўгасныя палеткі. Непадалёк ад дарогі горбілі спіны доўгія дзіўныя страшыдлы — тарфагневыя бурты. Надзея Мацвеевна

— Хутка вясна. Ці добра прасушана зерне? — турбуюцца паліводы Ганна Кандуховіч (злева) і Ганна Федаркевіч.

падумала: «Тэрба заўтра паглядзець, што тут і як».

Шафёр на хвілінку прыадчыніў дзверцы, выкідаючы акурак, і ў кабіну ўварваліся халодныя, са снежнымі іскрынкамі, струмені паветра. Пацепваючы плячыма, Надзея Мацвеевна ўспомніла пра дзяцей: як яны там, ці ў час забраў іх муж з садзіка-ясліяў, ці добра напалі грубку?

Яе апанавалі сямейныя клопаты. Сэрца напоўнілася бязмежнай пышчотай да маленькой, паўтарагадовай Ірынкі. Пэўна, ніяк не ўкладуць спасть, сумуе без мамы...

А яна... Колькі разоў вось так ёй даводзіцца мераць дарогі з Карэліч да Навагрудка, з Навагрудка да Гродна, ездзецы на розныя нарады і пасяджэнні.

...Усю ноч шалеў вецер. Скуголі у коміне, стукаў венічкамі, звінеў у шыбах. Надзея Мацвеевна паднялася, паглядзела, каб ніхто не раскрыўся. Валодзя, самы большы, спаў спакойным, салодкім сном. Чатырохгадовы Саша ўсміхаўся ў сне. А Ірынка нават тут, у пасцелі, не магла разлучыцца са сваёй новай лялькай. Надзея Мацвеевна пацалавала дачушку ў шчаку, паправіла пад галавой падушачку і зноў лягла.

Успомнілася нядайняе... Хіба нядайняе? Дзесяць гадоў мінула, а здаецца, учора было... Шумеў, як вулей, іх выпускны курс. Колькі планаў, размоў, колькі светлых мараў аб самастойным жыцці!

...Дзе вы, сябры? Па якіх ходзіце дарогах, як склаўся ваш жыццёвы лёс? Надзея Мацвеевне стала нават крыху няёмка: колькі разоў збіралася напісаць пісьмы самым блізкім сяброўкам, але так і не сабралася. А расказаць ім ёй ёсць пра што.

Яна адразу трапіла сюды, на Беларусь, у саўгас «Карэлічы». Гэта было ў 1954 годзе. Пасля вераснёўскага Пленума 1953 года, Пленума, які разглядаў перспектывы далейшага развіцця сельскай гаспадаркі краіны, вёска жыла новым, напружаным, натхнёным жыццём. Надзея Мацвеевна працавала на палях, вывучаала, аналізавала, параўноўвала. З першых крокуў сваёй агранамічнай дзейнасці яна цвёрда вырашила: дамагчыся, каб ніводзін кавалачак прыдатнай зямлі не астаўся няўгноеным. Арганічныя і мінеральныя ўгнаенні — вось той



І да трактарыста ёсць справа ў Надзеі Мацвеевны Еўсікавай.

цудадзейны сродак, які дасць багацце і дзяржаве і хлебаробу, які засцеражэ ўраджай ад выпадковасцей, ад капрызаў надвор'я.

Гной, торф — усё гэта вядомае. А вось із мінеральнымі ўгнаеннімі было куды складней. Таго, што выдзяляла саўгасу штогод дзяржава, не хапала і напалову. Але дырэктар саўгаса Яфім Іванавіч Фаменка і яна сама, аграном, лічылі, што навырашаных праблем не бывае, і прыкладлі ўсе намаганні, каб накарміць палі. Званілі на розныя чыгуначныя станцыі і даведваліся, дзе ёсць навыбранныя мінеральныя ўгнаенні. Яны ведалі, што многія нядбайнія кіраунікі гаспадарак гадамі не забіраюць таго, што дает ім дзяржава.

Багатая запраўка глебы ўгнаеннімі, правільная, перадавая, навукова аргументаваная сістэма земляробства забяспечылі саўгасу высокія, устойлівія ўраджжа ўсіх сельскагаспадарчых культур. Саўгас «Карэлічы» — пастаянны ўдзельнік Выстаўкі дасягненняў народнай гаспадаркі ў Маскве, неаднаразова ўзнагароджваўся аргкамітэтам выстаўкі. Поспехі гаспадаркі адзначыў у сваім дакладзе на студзенскім Пленуме ЦК КПБ Кірыла Трафімавіч Мазураў. Саўгас за апошнія пяць гадоў уносіў на кожны гектар ворнай зямлі ў сярэднім па 13,7 тонны арганічных і 7 цэнтнераў мінеральных ўгнаенні. Сярэдні ўраджай за гэтыя гады ў саўгасе склаў: збожжавых — 23 цэнтнераў, бульбы — 194, цукровых бура-

коў — 219, зялёны масы кукурузы — 259 цэнтнераў з гектара.

Калі ж узяць асобна брыгаду, якую ўзначальвае волытны, адукаваны брыгадзір Мікалай Кузьміч Самохін, то ўраджай на яго землях быў рэкордны за ўсе гады. Тут атрымалі па 27,2 цэнтнера збожжавых, а на плошчы, дзе быў пасеян ячмень, па 31 цэнтнеру з кожнага гектара. Радасныя, хвалючыя лічбы! У іх — плён стараннай, добрасумленнай працы і паляводаў Варвары Баговіч, Мікалай Маліноўскага, Ніны Мацюшковай, Клаудзіі Сап'янік, Марыі Каараткевіч, Фёдара Раманенкі, і механізатараў Браніслава Холева, Пятра Цвірко, Міхаіла Меснікевіча, Пятра Маладзецкага, і многіх, многіх іншых радавых працаўнікоў. Гэтыя лічбы — самая светлая, самая хвалючая пазіція і для Надзеі Мацвеевны. Яны — крыніца натхнення, крыніца добрага, бадзёрага настрою...

Вось пра гэты свой настрой ёй і хочацца напісаць сяброўкам незабыўных студэнцкіх гадоў. І напіша. Абавязкова.

...Раніцай, выйшаўшы на пандарнак, Надзея Мацвеевна здзівілася. Халодны ўчарашні вецер раптоўна змяніўся паўднёвым, мяккім, прыветным. Снег адразу неяк асеў, учарнеў, стаў рыхлым і порыстым, нібы губка. Стрэхі ўвачавідкі лыселі. Надзея Мацвеевна радасна ўсміхнулася і заспяшала на работу. Яе апанавалі клопаты новага дня яшчэ адной доўгачаканай вясны.

Алесь РЫБАК



Лясок пачынаецца за ўзгоркам. Рэдкі, няўтульны. Дрэвы голыя, пакрыты снегам дзе-нідзе. Над верхавінамі хмурыцца неба, пагражае снегападам. А як да справы, замільгаюць, закружжацца ў паветры белыя матылі, і зноў над палямі, над узгоркамі ляжыць празрыстая цішыня — прадвеснік бурлівай вясны. Услухаецца ў яе жыхар, што прыехаў з шумнага горада, і радуецца: да чаго ж ціха! Чыста! Хораша! А для Марыі Якаўлеўны Бойка гэтая цішыня горш за назойлівы грукат за акном. Хутчэй бы заспявалі, зазвінелі ручай і бадзёры рокат матораў напоўніў сэрца радасцю, той радасцю, што добра знаёт кожнаму паляводу. Хутчэй бы наўышла гарачая працоўная вясна!..

У брыгадзе саўгаса, дзе многа гадоў працуе Марыя Якаўлеўна, вясну сустракаюць задоўга да першага шчодрага, залітага сонцам веснавога дня, калі Якаў Трафімавіч, бацька Марыі Якаўлеўны, ідзе ў поле, каб у апошні раз размяць у руках вільготны камяк зямлі і вынесці доўгачаканае заключэнне — час сеяць! Зямля гатова да прыёму насення! Звычайна, першым прыйсці ў баявую веснавую гатоўнасць, гэтая зямля прымае многа працы і клопатаў. Які вырасце ўраджай, калі для яго загадзя не стварыць усе прадпасылкі? Асабліва для такой патрабавальнай сельскагаспадарчай культуры, як кукуруза? Любіць «каралева палёў», каб пра яе клапаціліся па-гаспадарску, і шчодра дзякуе за гэтыя клопаты.

Часта пад восень прыходзяць людзі на плантацыю Дубокской брыгады, дзе «каралева палёў» вымахвае вышэй чалавечага росту, і дзівіца: адкуль у кукурузы такая сіла! Раствуць, цягнуцца да сонца сакавітыя сцябліны. Непраходны гушчар — зойдзеш, нічога не відаць навокал, толькі кавалак блакітнага неба над галавой. Сапраўдная чарапініца! У першы год, калі кукуруза толькі прыйшла на палі рэспублікі, звяно Марыі Якаўлеўны вырасціла яе на здзіўленне ўсім, і трапіла Дубокская «каралева» экспанатам на Выстаўку дасягненняў народнай гаспадаркі. З году ў год у Дубку кукуруза расце лепшай, чым па суседству ў іншых аддзяленнях саўгаса, хаця і глеба тая ж, і ўмоўы аднолькавыя. Чаму?

Гэтае «чаму» Марыя Якаўлеўна не трymала ў тайне. Няхай ведаюць іншыя кукурузаводы яе сакрэты, пераймаюць волыт. Станоўчае заўсёды трэба распаўсюджваць на карысць агульнай справы. Тым больш, што поспехі звяна — гэта вынік упартых пошукаў, укаранення перадавога волыту кукурузаводаў краіны. Па крупінках у звяне складвалася перадавая сістэма вырошчвання кукурузы, і ў аснову яе Марыя Якаўлеўна паклада мудрае народнае правіла — кожную работу выконваць у тэрміні і старанна.

Зімовы дзень кароткі. Не паспееш аглянуцца, як цемра ўжо ахінае за снежаныя палі. Але ведае звеннявая, калі хочаш восенню радавацца плёну працы рук сваіх, — лепш недаспаць лішнюю гадзіну зімой. Нішто не

прыйдзе само. І ўжо, бяспрэчна, не дачакаешся добра гараджаю, калі старанна не ўгноіш, не накорміш глебу. Вось і стараецца звяно Марыі Якаўлеўны, рыхтуе ўгнаенне. Норма закампаставаных угнаенняў на кожны гектар у кукурузаводаў вялікая — не менш 50 тон. Гэта тарфагноевыя кампости разам з мінеральным угненiem, якіх дадаюць па 8 цэнтнераў на гектар. Апрача таго, звеннявая ўпэўнілася, які добры эфект дае выкарыстанне попелу, калі яго дадаваць у кожны штабель па 2—3 цэнтнери.

— Калі бурты акуратна закрыць тарфакрошкай, яны ніколі не промерніць і якасць угнаенняў захаваецца, — гаворыць звеннявая. — Прайдзіце зараз па нашых палях і ўбачыце,

нем саўгаса «Дамачоўскі», а добрыя традыцыі захоўваюць у сям'і Бойка. Марыя Якаўлеўна — адна з самых заслужаных жанчын у саўгасе — за свае поспехі ў вырошчванні кукурузы ўзнагароджана ордэнам Леніна. Усё, што ўмела і магла, аддала яна «каралеве палёў». А цяпер, як працоўную эстафету, перадала сваю «чароўніцу» сыну Васілю, а сама пачала вырошчваць новую працаёмкую культуру — цукровыя буракі.

Васіль добры сын. Настойлівы, працавіты. Скончыў школу механизатаў. Вучыцца цяпер у вячэрній школе. Кожнай маці можна пажадаць такога сына. А Марыя Якаўлеўна разважыла інакш. Нават самая настойлівая маладосць не ўсё ведае і не ўсё ўмее. Да-

памога старэшага заўсёды будзе дарэчы. Трэба разам ісці па жыцці, дзяліць і радасці, і поспехі, і няўдачы. Каб потым людзі не казалі, што сын Марыі Якаўлеўны Бойка зганьбіў гонар сям'і.

Пад кіраўніцтвам Васіля звяно маладых механизатаў добра справілася з сяўбой. Зладжана працавала замацаваная тэхніка. Яшчэ да з'яўління першых усходаў маладыя кукурузаводы наладзілі гаспадарскі дагляд. І ўсё ж, калі б не маці, нялёгка было б Васілю вытрымаць першае працоўнае выпрабаванне. Леташняя засуха магла загубіць усю справу. Але Марыя Якаўлеўна кожную мінунту была побач. Яна спраўлялася і на цукровых бураках, якіх у брыгадзе было засеяна больш 20 гектараў, і памагала сваёй маладой змене. Трэба сказаць, што поспех пераўзіўшоў усе чакані. Восенню кукуруза дасягнула 3—4-метровай вышыні. На кожнай сцябліне па 2—3 пачаткі вагой больш паўкілаграма кожны, і гэта нягледзячы на неспрыяльныя кліматычныя ўмовы! Па 850 цэнтнераў першакласнай зялёной масы прынёс кожны гектар. Апрача таго, на вялікім участку пачаткі выспелі на насенне. Гэта гатунак «Стэрлінг», які добра зарэкамендаваў сябе на землях саўгаса. Сёлета будуць сеяць сваім насеннем.

А Марыя Якаўлеўна, як і мінулым летам, будзе вырошчваць цукровыя буракі. Плошча пад буракі павялічана да 28 гектараў і прыйдзеца прыкладзі многа намаганняў. Але гэта не значыць, што лёс «каралевы» больш не будзе турбаваць Марыю Якаўлеўну. Трывога за ўраджай кукурузы не пакідае яе. Усё сваё ўмение, увесі волыт майстар высокіх ураджаяў кукурузы з мацярынскай шчодрасцю пераадае маладой змене.

Гавораць, адзін жаночы лёс не падобны на другі. Маўляў, не часта сустрэнеш два аднолькавыя. Але Марыя Якаўлеўна пераканана ў іншым — як бы ні склалася жыццё, якімі б нялёгкімі ні былі абставіны, лёс жанчыны заўсёды ў яе руках. Усё будзе пад сілу — і напружаная праца, і клопаты па гаспадарцы, і выхаванне дзяцей, і многае іншае, што кладзеца на жаночыя плечы, калі ў сэрцы гарыць шчырае жаданне — быць заўсёды патрэбнай людзям.

В. КУЗНЯЦОВА

Брэсцкі раён.

СА ШЧЫРАСЦЮ МАЦЯРЫНСКАЙ



Марыя Якаўлеўна Бойка.
Фота В. Долькіна.

колькі ўгнаенняў там нарыйтавана.

Сёлета плошчы пад кукурузу павялічаны ў брыгадзе да 77 гектараў. У асноўным яе будуць сеяць па бульбянішчы.

Як толькі з палёў сыдзе снег, кукурузаводы адразу пачнуць рыхтавацца да сяўбы. Марудзіць нельга. Згублены час потым не вернеш. Нездарма ў народзе гавораць: «Веснавы дзень год корміць».

Заўсёды быць у строі, заўсёды быць на пярэднім краі. Магчыма, гэтыя слова для каго-небудзь здадзіцца вельмі прывычнымі, сцёртымі, а Марыя Якаўлеўна па іх мерае сваё жыццё. Як мераў бацька Якаў Трафімавіч, які арганізоўваў калгас у Дубку — першы ў раёне і быў яго старшыней. Цяпер калгас стаў аддзялен-



Музей Брэсцкай крэпасці... Колькі ўспамінаў абуджае ён! Былая ўдзельніца антыфашисткага падполя Марыя Фёдаравна і Пётр Федасеевіч Федарука прыйшлі у музей з дачной Любай.

Фота В. Германа.

„Прайдзе дзень, калі сучаснае стане мінульм, калі будуць гаварыць пра вялікі час і безыменных герояў, якія тварылі гісторыю. Я хацеў бы, каб усе ведалі, што не было безыменных герояў...“

Юліус ФУЧЫК

У музей Брэсцкай крэпасці як дар людской памяці і ўдзячніці ўсім тым, хто жыццём плаціў за наша сённяшнія сонца, стаяць ружы. Пяшчотныя, жывыя...

...Прайшло амаль дваццаць год, як адгрымелі апошнія гарматныя залпы на беларускай зямлі. А і сёння яшчэ, перагортваючы мужную книгу народнага гневу і герайму, і сёння яшчэ знаходзім мы «белыя» старонкі.

Мы, сучаснікі бяспрыкладнай у гісторыі перамогі савецкага народа над нямецкім фашизмам, не маєм права пакінуць гэтую старонку без увагі. Не маєм права ў імя дзяцей тых, хто жыццём плаціў за наша сённяшнія шчасце. Дзеці павінны ведаць пра подзвігі сваіх бацькоў.

* * *

Вось адна з такіх незапоўненых «белых» старонак гісторыі Вялікай Айчыннай вайны ў нашым герайчным Брэсце.

Лепш за ўсё расказаць гэтую старонку па парадку.

...Маруся Васточная («Васточная» — была яе падпольная клічка) прыехала ў Брэст з Горкаўскай вобласці ў 1939 годзе. Адразу ж пасля ўз'яднання заходніх абласцей Беларусі з усходнімі.

У Брэст прыехала з правамі шафёра 2-га класа. З гэтымі «правамі» і працавала ў абласной міліцыі. Тут і замуж пайшла — таксама за хлопца-шафёра са свайго гаражу.

...Чакалі ўжо дзіцяці. Маруся неўзабаве ў «дэкрэт» збиралася пайсці. Як раптам за адну ноч счарнелі і спапялелі ўсе надзеі. Вайна...

Брэст сутыкнуўся з ёю грудзі ў грудзі ў першыя ж хвіліны.

— Вася, што гэта?! — усхапілася ад першых выбухаў Маруся.

— Пайду ў гараж. А ты на ўсякі выпадак ідзі ў падвал...

Аднак доўга ў падвале яна не вытрывала — ні Васіля няма,

ні чутак ніякіх... Нешта ж трэба рабіць. Што тут выседзіш.

...Абласное ўпраўленне міліцыі стрэла Марусю бязладна парасчынянымі вонкамі і дзвярыма.

Два здаравенныя салдаты ў нямецкай форме вялі перад сабой некалькі жанчын — супрацоўніц міліцыі, падганяючы іх прыкладамі. Салдат штурхнуў Марусю да іх.

— Юда? — немец пацягнуў за чорную, як воранава крыло, Марусіну касу.

— Ды не, гэта ў яе толькі валасы і вочы... — па-свойму, па-беларуску закрычаў нехта з жанок.

— Шнэль!.. Шнэль! — крыкнуў другі, штурхнуўшы жанчыну прыкладам у спіну.

Маруся падымалася па лесвіцы апошній. Задыхаючыся і не паспываючы за жанкамі, усёй істотай сваёй адчувала яна пра-нізлівы холад варожага штыка. Яна ўжо больш не сумнявалася... Не дай бог спатыкнуцца ёй і ўласці, — гэты штык праніжае яе наскроў. Яе і ту ў другую істоту, якую насіла яна пад сэрцам і якая ўжо настойліва напамінала пра сябе...

* * *

З Васілем сваім Маруся больш не стрэлася. А ўвесень нарадзіла дачку. Нарадзіла на гора сабе і ёй. Адной было не ўхавацца, адной не было чаго есці. А з малою?

Праўда, хлопцы-шафёры, таварышы па гаражу, памагалі ёй. Усе яны былі мясцовыя, тутэйшыя. Бацькі ўсіх жылі непадалёку, па вёсках. Вось і падкормлівалі Марусю. Адзін меж бульбы падкіне, другі торбу муکі прывязэ з вёскі, а той сала кавалак...

— Ой, хлопчыкі, як жа я без Васі з Людакай буду?..

А хлопцы — вядома, хлопцы (яны ўжо ўсе працавалі шафёрамі ў немцаў) — у іх толькі жарты ў галаве:

— Нічога, Маруся, жывыя будзем — не памром. Гадуй нам партызанку...

Так яны жартавалі, заходзячы да яе на кватэрну — часам паўлітра выпіць, а часам і так пасядзець, пагутарыць. Брэты Федарука: Яша і Пеця, Грыша Давідзюк, Аляксей Антанюк...

Суседкі толькі крыва пасміхаліся:

— Глядзі, каб жонка каторага ў валасы табе не ўчапілася...

— Няма за што,— коратка адказвала суседкам Маруся, а сама падумвала не раз: «І сапраўды нядобра... Я замужняя жанчына з дзіцем...» Аднак верх брала развага: што ж тут такое нядобрае, калі яны зойдуць пасядзець і пагутарыць між сабою... Да таго ж у іх нейкія свае справы...

А «справы» гэтая яна пачала заўважаць з таго самага часу, як пачула ўпершыню прозвішча Мельнікаў... Праўда, яны тут жа замялі гутарку, непрыкметна азірнуўшыся ў яе бок... А Марусі з таго дня моцна засела ў галаве гэта прозвішча — Мельнікаў... Хлопцы нічога ёй пакуль што не казалі, і сама яна ў іх нічога не пыталася, аднак хутка ёй стала ясна: не, не так сабе збіраюцца яны ў яе кватэры. Не гарэлка ім патрэбна... Ведала яна, што некаторыя з іх былі яшчэ падпольшчыкамі пры панская Польшчы, што ў турме сядзелі за спачуванне і дапамогу КПЗБ, што за Савецкую ўладу, якая і двух год не пра-была тут, у заходніх абласцях, пасля ўз'яднання, кожны з іх гатовы быў аддаць жыццё... Не, здагадвалася яна, гарэлка ім патрэбна для чужых толькі вачэй. Здагадвалася, што і Мельнікаў той, прозвішча якога яны называлі між сабой заўсёды ўпаўголасу, кіраваў імі, даваў ім пэўныя заданні... Значыць, людзі не сядзелі, склаўшы руки. Не чакалі, калі вайна скончыцца сама. Значыць, яны паціху збралі зброю, збралі медыкаменты... Значыць, і зброя і медыкаменты патрэбны былі некаму... Значыць, недзе ішла другая вайна! Вайна супраць вайны!

РУЖЫ Ў СТУДЗЕНІ

Ей ужо цяжка было здагадвацца — і маўчаць.
...Аднойчы зімою хлопцы зноў папрасілі ў Марусі дазволу зайсці да яе.

— Ідзіце да сваіх жонак,— зазлавалася Маруся.
— Дык у мяне ж німа жонкі, Марусечка...

— У Пятра ж і сапраўды німа жонкі, Маруся,— падтрымалі Пецю Федарука брат Яша, Грыша Давідзюк, Аляксей Антанюк...

— Мы нядоўга, Маруся... Вып'ем, пагутарым... Мы нядоўга...
Не хацелася крыўдзіць іх:

— Чорт вас бяры, ідзіце..

Яны і сапраўды сядзелі нядоўга. Выпілі, закусілі, пагутарылі — і пайшлі. Аднак Пеця Федарук вярнуўся тут жа.

— Чаго гэта ты зноў?

— А што мне з імі.. У іх жонкі. А я з табой пасяджу, пагутару. З Людачкай пагуляю.

— Ну што ж. Пагуляй.
Потым ён сказаў нібыта між іншым:

— Нам, Маруся, патрэбна твая дапамога.

Яна адчула, што зараз у яе жыцці адбудзеца нешта вельмі важнае, рашаючое.

— Якая?..
...Кватэра яе знаходзілася каля самага рынка. Немцы любілі таўчыцца на рынке. Куплялі, выменьвалі, прадавалі нарабава-нае... І таму тут заўсёды прастойвалі цэлыя калоны машын... Ад Марыі патрабавалася запамінаць нумары і маркі машын, запамінаць грузы.

Яна ўжо з пятага на дзесятае разумела па-німецку. І таму гутарка немцаў-шафёраў была для яе таксама нялішня... Заданні свае яна выконвала дакладна і ўсе звесткі перадавала Пецю Федаруку. А Пеця — Мельнікаву — кірауніку іх падпольнай арганізацыі. Самога Мельнікава Маруся ні разу не бачыла і не ведала нават, які ён, хто ён і дзе — а распытваць пра гэта яна не мела права. Нават у Пеці. Такі быў закон канспірацыі.

Не раз, хаваючы ў сваім пакоі, у дзіцячай пасцелі, медыкаменты або савецкія аблігациі, або падпольныя лістоўкі — не раз замірала яна ад жахлівай думкі: а што калі раптам?

А назаўтра зноў несла гэтую лістоўку...

«Партызаны, партызаны!
Беларускія сыны!
За няволю, за кайданы
Рэжце гітлерцаў паганых,
Каб не ўскрэслі больш яны!»

Гэтые гнеўны заклік народнага паэта Янкі Купалы дайшоў і сюды, у скатаваны і скалечаны ворагам Брэст... Абаронцы Брэсцкай крэпасці нібыта перадалі эстафету свайго бяспрыкладнага герайму тым, хто заставаўся ў родным горадзе, хто разам з ім палыхаў у полымі пажараў, хто разам з ім ішоў на шыбеніцу, хто захлёбваўся ўласнай крывёю — і не памірай! Хто жыў і помсціў ворагу, як мог, як умеў...

У Брэсце было некалькі падпольных антыфашистычных груп, у Брэсце было партыйнае падполле.

Маруся Шаўчук была ў групе Мельнікава.

...У пачатку сорак чацвёртага года група Мельнікава атрымала заданне ўзварваць німецкую сталоўку на рагу вуліц Буздзённага і Карла Маркса. На першым паверсе харчавалася 60 німецкіх афіцэраў і 4 генералы, на другім — жылі немцы-шафёры — 200 чалавек... Прыкідалі і так і гэтак — і выходзіла адно: без свайго чалавека нічога не зробіш.

Тады вырашылі ўладкаваць туды прыбіральшчыцай Марусю Шаўчук. Знайшлі знаёмства, знайшлі патрэбныя харктыстыкі, паручыцеляў... Уладкавалі. І началася паступова падрыхтоўка. План распрацаваны быў загадзя: пранесці толавыя шашкі, пранесці міны — і...

Аднак лёгка сказаць «пранесці» — каля пуда толу і чатыры міны!

...Маруся была бездакорнай прыбіральшчыцай. У яе не было ніводнай заўвагі. Яна была вясёлая і бесклапотная з вартай... Яна нават пачастункі часам ім прыносіла: яйкі, масла, шпэк... Неўзабаве яна зарэкамендавала сябе выдатнай прачкай: сарочкі паноў-афіцэраў, якія яна мыла і насіла ў гаспадарчай сумцы заўсёды акуратна загорнутымі ў паперу, — сарочкі гэтую сляпілі белізной вочы...

Так разам з гэтымі сарочкамі, разам з гэтымі яйкамі і шпэкам перанесла яна 24 толавыя шашкі!.. Цяпер у гэта паверыць цяжка. А тады — тады ў той самай гаспадарчай сумцы, у афіцэрскай белізне, пранесла яна яшчэ і 4 магнітныя міны...

А перад гэтым яшчэ ж трэба было стрэцца «выпадкова» на вуліцы з 12-гадовай Лерай Пажарскай і забраць у яе гэтую тол

або міну... Дзе яна цяпер — Лера Пажарская? Дзе яна цяпер — маленькая безыменная герайні?

...Тая памятная вясновая раніца (18 мая 1944 года) была та-кой сонечнай і цёплай, што, здавалася, заплюшчы вочы і самы растворышся ў пяшчотным цяпле. Аднак ні вочы заплюшчыць, ні растварыцца было немагчыма... Як і заўсёды (на гэты раз мо хіба толькі крышачку смялей — сумка была пустая), Маруся Шаўчук прайшла німецкую варту, зрабіла ўсю сваю работу (на гэты раз мо крышачку паспешней, чым заўсёды), завяла ўсе чатыры міны, пастаўленыя ў дымавыя праходы... (Інструктаж, як іх заводзіць, даў Пеця Федарук — а «тэхніку» як-ніяк яна ведала...) Паволі, не спяшаючыся, выйшла на двор. Жартуючы з вартай, прайшла німецкія пасты — на вуліцу.

...Была сонечная раніца. Міны мелі трохгадзінны завод. Зна-чыць, у гадзіну дня, калі звычайна садзяцца абедаць паны-афіцэры... Яна непрыкметна выцерла мокры ад халоднага поту твар. Пот заліваў ёй шыю, руکі, спіну... Яна не спынілася, не прыбавіла кроку... На супрацьлеглым рагу вуліцы ўбачыла Пецю Федарука і сагнулася, каб паправіць панchoху... Так было дамоўлена: ўсё ў парадку. Дадому больш яна не пайшла. Людачка была ў кватэры Грышы Давідзюка (Грышава жонка з дзецьмі была ўжо ў вёсцы) і толькі там, убачыўши Людачку, з усёй акрэсленасцю зразумела раптам, што яна зрабіла і што можа стрэць яе. І Людачку!.. Яна скапіла дзіця на руках. Прыцінула да грудзей: «Дачушка мая!..»

І гэтак жа, не спяшаючыся, з дзіцем на руках, прайшла двор, выйшла на вуліцу і неўзабаве зноў, зауважыўши непадалёку Пецю (ён накачваў кола веласіпеда), нібыта паспакайнела, пайшла ў напрамку да Кобрынскага моста. Ведала, Пеця будзе ехаць і ісці следам... Ведала, што яе з Людачкай будзе чакаць падвода, але на падводу яна не пайшла наўмысля. Так было вярней пазбегнуць правалу...

На Кобрынскім мосце яе з дзіцем стрэлі знаёмыя німецкія шафёры, у якіх яна прыбірала.

— Вогін, Марыя?

— У вёску да маткі... Млека. Яйка... — растлумачыла яна, паказваючы на Людачку.

— Я, я... Гут, гут,— задаволена заківалі немцы.

Яна ішла ў спёку з дзіцем на руках, 15 кіламетраў да Шэбрэна. У Шэбрэне, на цвінтары каля царквы, німецкія салдаты скакалі цераз «казла» — займаліся гімнастыкай... Яна абышла іх. Яны не зварнулі на яе ўлагі... Шлях яе ляжкай далей. Неўзабаве здалёку данёсся да яе трэск матацыклаў... Гэта магла ўжо быць пагоня. Ішла другая гадзіна дня. А ў гадзіну там павінна было... Яна не ведала, што адбылося там у гадзіну дні... Яна кінулася да Мухаўца. Усё роўна, калі ўжо смерць — дык лепей няхай яна будзе тут. Разам з Людачкай...

Пераправы цераз раку не было. Яна стаяла на беразе за альховым кустом. Яна ведала, што блізка да сябе яна іх не падпусціць... У гэты час ад таго берагу адштурхнулася лодка... Толькі б паспела! Толькі б паспела!

Лодка паспела. На тым беразе чакала падвода. Маруся села з дзіцем на падводу. Няўжо?.. Няўжо?..

* * *

— Паверце, у партызанскім атрадзе Чарнака мяне страчалі як герайню. Сама я яшчэ нічога не ведала. А ў атрадзе ведалі ўжо ўсё... Мае міны зрабілі сваю справу: 17 афіцэраў на смерць і 77 немцаў-шафёраў параненых і забітых... А па гораду былі ўжо раскленены здымкі: партызанка Шаўчук, павешаная на балконе дома...

Так заканчвае свой расказ Марыя Фёдараўна Шаўчук. Цяпер яна носіць другое прозвішча — прозвішча Пятра Федарука — свайго вернага сябра па падполлю і партызанах. Васіль Шаўчук — першы яе муж — загінуў без вестак.

У Марыі Фёдараўны і Пятра Федасеевіча трэй дачкі. Дэве ўжо замужам. Любка, малодшая, ходзіць у школу.

Тут жа, у Брэсце, жывуць і працујуць верныя сябры Федарукоў — паплечнікі па антыфашистычному падполлю.

Бароўскі Аляксандар Іванавіч — той самы Мельнікав, кіраунік іх падпольнай групы, пра якога столькі чула ў вайну Маруся! І якога ні разу не бачыла...

Тут жывуць і працујуць, як і некалі — шафёрамі, — іх сябры-падпольшчыкі Рыгор Давідзюк, Аляксей Антанюк, старэйшы брат Пятра Федарука — Якаў. Тут жа, у Брэсце, жывуць вядомая падпольшчыца-партызанка Васіліса, сувязная Яфімія Гранёнкіна. Не забылі ў Брэсце Марыю Мікалаеўну Лісач — бясстрашную, мужскую жанчыну.

Пра кожнага з гэтых людзей і многіх, многіх іншых можна пісаць книгі.

Аднак з імі мы стрэннемся другім разам...

Алена ВАСІЛЕВІЧ



На здымку: у цэнтры — І. К. Журава, справа — яе дачна Галіна з сынам. Стайць справа Генадзій — родны брат Галіны, злева — Генадзій, усыноўлены Ірынай Канстанцінаўнай. Сядзіць злева муж Галіны.

піла заява аб тым, што хтосьці шукае Ірыну Канстанцінаўну.

З Ваўкавыска адказалі, што аб ёй спраўлялася медыцынская сястра Людміла Даманская, якая працуе ў вёсцы Дзярэчын Ваўкавыскага раёна. Журава выклікала да тэлефона Людмілу Дамanskую.

— Так, — пацвердзіла дзяўчына, — я чытала, што вы шукаеце сваіх дзяцей. Галіна Журава — мая сяброўка. У мяне ёсьць яе фота і адрес. Яна жыве ў горадзе Волбжых у Польскай Народнай Рэспубліцы. Яна выйшла замуж, у іх ёсьць маленькі сын. Яшчэ ў Галіны ёсьць брат Генадзій. Ен працуе на Чарапавецкім металургічным камбінаце Валагодскай вобласці. З братам Галія перапісваецца.

— Брат? — здзівілася Ірына Канстанцінаўна. — Не можа гэтага быць. Я Генадзія даўно знайшла!

Неўзабаве Людміла Даманская прыехала ў Беразіно. Чатыры дні гасціла яна ў Ірыны Канстанцінаўны і расказала ёй шмат цікавага.

Сама Людміла таксама не ведае свайго сапраўднага прозвішча. У той трагічны дзень, калі ворагі бамблі пераправу ў Слоніме, яна, маленькая

СУСТРЭЧА, ЯКАЯ ПАДОБНА НА СОН

Паглядзіце на гэтую фатаграфію! У цэнтры яе шчаслівая маці — Ірына Канстанцінаўна Журава ў акружэнні сваіх дзяцей. Дзяцей, якіх яна згубіла і шукала з самага пачатку вайны.

Гісторыя гэтай шматпакутнай маці — адна з многіх гісторый, пачатак якіх адносіцца да жахлівых часоў фашысцкага нацизму на нашу Радзіму. Вайна засталася Ірыну Канстанцінаўну Жураву ў г. Бельску на Беласточчыне. Муж — ваеннаслужачы — загінуў у першы дзень вайны, а яна з маленькімі дзецьмі — пяцігадовай Галія і трохгадовым Генадзіем — падалася на ўсход. Дабралася да Слоніма. Тут, на пераправе цераз Нёман, фашысты разбамблі месціну з людзьмі. Ірына Канстанцінаўна была цяжка паразана. Апритомнела яна ў палявым шпіталі пад Мінском.

Дзе яе дзецы, што з імі? Ніхто тады не мог адказаць на пытанне няшчаснай маці. Доўгія гады праішлі ў нястомных пошуках. І толькі праз 16 гадоў Ірына Канстанцінаўна знайшла сына Генадзія. Якое гэта было шчасце! (Зусім нядаўна Ірына Канстанцінаўна даведалася, што знойдзены ёю тады Генадзій не быў яе родным сынам. Але яна паспела ўжо да яго прывыкнучы і палюбіць святой мацярынскай любоўю). Аднак і цяпер яшчэ ёй нічога не было вядома пра свою дачку. У чэрвені мінулага года ў нашым часопісе было змешчана пісьмо Ірыны Канстанцінаўны. «Дзе ты, мая дачушка?» — пыталася яна і прасіла чытачоў часопіса памагчы ёй знайсці свою дачку.

І вось Галія і яе брат Генадзій знайшлися. Знайсці іх памаглі савецкія людзі. Вялікі ўдзел у гэтай высакароднай справе прынял і сакратар партыйнай арганізацыі аддзялення сувязі гарадскога пасёлка Беразіно Павел Данілавіч Талкач. Яго пісьмо мы ніжэй змяшчаем.

Ірына Канстанцінаўна Журава працуе тэлефаністкай у нашым аддзяленні сувязі. Я ведаў, што маці даўно шукае дзяцей сваіх, і вырашыў ёй чым-небудзь дапамагчы. 23 сакавіка 1963 года ў слонімскай газете «За перамогу камунізма» была надрукавана мая заметка «Дзе ты, Галіна?» У ёй я, у прыватнасці, пісаў: «Пасля заканчэння вайны маці ўвесь час шукала Галіну і Генадзія. Сына праз 16 гадоў удалося знайсці ў рэдакцыі Савецкай Арміі, а дзяўчынку, як відаць, хто-небудзь удачарыў».

— Дачка, — расказала мне Ірына

Канстанцінаўна, — засталася на пераправе ў Слоніме. Апранута яна была ў чорнае шарсцяное паліто, фетравую бардовую шапачку, сінюю плісіраваную сукенку і чорныя чаравікі.

У чэрвені мінулага года было надрукавана і пісьмо маці ў часопісе «Работніца і сялянка».

Праўду кажучы, я не вельмі спадзяваўся на поспех. Столікі ж год прایшло з таго часу.

Але аднойчы раніцой на кватэру Журавай прыйшоў участковы міліцыянер. Ен сказаў ёй, што ў Ваўкавыскае райаддзяленне міліцыі пасту-

дзяўчынка, у зімовым карычневым паліто церабіла канцы чорнай шарсцяной хусткі, як раптам ад выбуху варожай бомбы раскалолася цішыня. Да гэтага часу захоўвае Людміла туую вонратку сваю: магчыма па гэтых прыкметах апазнану ёя бацькі.

Выbuchовая хвала адкінула ўсіх траіх дзяцей у адну канаву: Галю і Гену Журавых і Людмілу.

Пасля бою чырвонаармейцы далі ім піць і паказалі дом, дзе малыя маглі знайсці прытулак. Тут яны і жылі ў гасцінных Даманскіх, наслід іх прозвішча.

У 1946 годзе Галія разам з народным бацькам паехала ў Польшчу.

І вось нарэшце доўгачаканая сустрэча маці з дачкой адбылася. Уначы да перона Мінскага вакзала падышоў поезд «Варшава — Москва». З вагона выйшла Галіна-інжынер і яе муж, таксама інжынер, з гадавальным сынам. Якая гэта была хвалюючая сустрэча! Разам з маці Галіну віталі два сыны Ірыны Канстанцінаўны, два Генадзіі. Той, які жыве ў Чарапаўцы, ужо два разы прыязджаў да сваёй нядаўна знойдзенай маці. Ен спецыяльна прымеркаваў адпачынак да сустрэчы з сястрой, якой не бачыў 17 год. А Генадзій, якога ўсынавіла Ірына Канстанцінаўна, упершыню сустрэўся і пазнаёміўся са сваёй новай сястрой.

Вось такая гісторыя сям'і Ірыны Канстанцінаўны Журавай. Я вельмі рады за яе. Рады за вялікае мацярынскае шчасце!

П. ТАЛКАЧ

ШЛЯХ ДА БАГАЦЦЯ

Расказвае ўдзельніца лютайскага Пленума ЦК КПСС т. КРУКОЎСКАЯ Т. С.— звеннявая па льну калгаса імя Камінтэрна Аршансага вытворчага калгасна-сайгаснага ўпраўлення

Як з вялікага і радаснага свята вярнулася я дадому, у родны калгас імя Камінтэрна. Тыдзень правяла ў Маскве на Пленуме ЦК нашай роднай Камуністычнай партыі. І хоць кожны дзень быў вельмі запоўнены вялікай і напружанай работай, гэта было па-сапраўднаму вялікае свята для мяне. Свята таму, што я, радавая калгасніца, удастоілася высокага гонару ўдзельнічаць у рабоце штаба ленінскай Камуністычнай партыі і разам з яго кіраунікамі, дзяржаўнымі дзеячамі, віднымі вучонымі, праслаўленымі наватарамі краіны вырашаць важнейшыя пытанні — аб інтэнсіфікацыі сельскай гаспадаркі. Гэта было для мяне свята таму, што тут, у Маскве, з высокай трываласцю Крамлёўскага Палаца з'ездаў, я чула яркую, глыбокую, аргументаваную прамову М. С. Хрущова, чула пераможныя рапарты працаўнікоў сельскай гаспадаркі. Як урачыстая сімфонія, гучалі слова выступаўших на Пленуме, калі яны гаварылі пра поспехі ва ўздыма сельскай гаспадаркі, пра грандыёзныя планы, якія намічаюцца ў бліжэйшыя гады.

У апошнія дзесяць год наша партыя на чале з М. С. Хрушчовым удзяляе велізарную ўвагу ўздыму сельскай гаспадаркі. І гэта адбілася на нашай рабоце. З году ў год расце ўраджай, павышаецца прадуктыўнасць жывёлагадоўлі. Нават у мінульым, найбольш неспрыяльнym па кліматычных умовах, годзе краіна атрымала больш, чым у 1953 годзе, на 836 мільёнаў пудоў збожжа і на 41,4 мільёна тон цукровых буракоў. За кожнай з гэтых лічбаў, а таксама многіх іншых, якія харктырызуюць ролю сельскай гаспадаркі, ляжыць велізарная і карпатлівая праца нашай партыі, усяго савецкага народа.

Радзіма забяспечыла нас перадавой сельскагаспадарчай тэхнікай, савецкія вучоныя ўзбройлі самымі прагрэсіўнымі метадамі гаспадарання. Не застанемся ў даўгу і мы, працаўнікі сельскай гаспадаркі. Хочацца сказаць некалькі слоў аб рабоце майго звяна. Вядома, у маштабах усёй краіны вынікі маёй працы непрыкметныя, яны — нібы крапля ў моры. Але са зліцця кропель і ўтвараеца мора. Так і праца майго звяна, зліваючыся ў агульную працу ўсяго калгаснага сялянства, і дзе прадукты харчавання насељніцтву краіны і сырэвіну фабрыкам і заводам.

У нашым звяне 12 калгасніц. У мінульм годзе мы апрацавалі 15 гектараў ільну і вырасцілі ўраджай па 6,7 цэнтнера семя і 8 цэнтнераў валакна з кожнага. Гектар ільну даў 1 802 рублі прыбытку. Усяго калгас сеяў 150 гектараў ільну.


Слаўна папрацавалі і нашы хлебаробы. Яны вырасцілі ў сярэднім па 17,4 цэнтнера збожжа з гектара, заняўшы першае месца па нашаму вытворчаму ўпраўленню. Што датычыць асобных брыгад, то яны проста-такі дабіліся рэкордаў. У прыватнасці, брыгада Андрэя Сяргеевіча Слуцкага змагла атрымаць на сваім участку па 33 цэнтнера збожжа з гектара.

Ехала я на Пленум і думала: ёсць нам чым пахваліцца, што людзям расказаць. Але праслушала даклад міністра сельскай гаспадаркі СССР, выступленні, прамову Мікіты Сяргеевіча Хрущова і зразумела: рана нам хваліцца. Не ўсе магчымасці яшчэ выкарыстоўваем. Сапраўды, тэхнікі ў нас нямала, людзі цудоўныя, а ўраджай не вельмі вялікі. Уся справа ў тым, што мала выкарыстоўваем сілу хіміі. Глебу яшчэ дрэнна ўгной-ваем.

Быў час, калі мы імкнуліся пабольш плошчаў засеяць. А цяпер, калі з кожным годам павялічваецца колькасць хімічных угнаенняў, пара вышэйшыя ўраджаі здымача з кожнага гектара ворнай зямлі пры меншых затратах працы і сродкаў на адзінку прадукцыі.

Правільна і вельмі своечасова паставіла партыя задачу інтэнсіфікацыі сельскай гаспадаркі. Для гэтага ў нас створаны ўсе ўмовы. Важна, каб мы самі рупліва, навукова вялі гаспадарку, добра выкарыстоўвалі тэхніку, угнаенні, вопыт перадавікоў. Гэтаму нас штодзённа вучыць партыя.

У рашэннях Пленума, у выдатнай прамове М. С. Хрущчова намечана разгорнутая праграма работы кожнага з нас. Слухала я Мікіту Сяргеевіча і дзіву давалася, як глыбока ведае



Удзельнікі Пленума (злева направа): Герой Сацыялістычнай Працы брыгадзір комплекснай брыгады калгаса «Краіна Саветаў» Алтайскага краю А. А. Бекер, звеннявава-ільнавод калгаса імя Камінтэрна Віцебскай вобласці Т. С. Крукоўская, звеннявы кукурузаводчага механізаванага звяна калгаса імя Чэрмен Паўночна-Асецінскай АССР Т. Х. Алагаў і дырэктар Алтайснага зборжжасаўгаса Г. А. Фромаў.

Фота А. Стужина | С. Пребражанского.

ён сельскую гаспадарку, як дэталёва ўнікае ва ўсе яе галіны, якія клошты праяўляе аб яе працаўніках, аб іх патрэбах.

Мне ўпершыню давялося прысутнічаць на Пленуме ЦК КПСС. Не буду гаварыць пра тое, з якім хвалеваннем уваходзіла я ў Вялікі Крамлёўскі Палац і Палац з'ездаў — свяшчэнныя для кожнага савецкага чалавека месцы, дзе не раз прымаліся гістарычныя для нашай Радзімы рашэнні. Скажу толькі пра адно, пра тое аднадушша, якое пацівала на пасяджэннях Пленума, на гэтым вялікім форуме Савецкага Саюза. Тут я з асаблівай сілай адчула веліч адзінства партыі і народа. Яно праяўлялася ва ўсім — і ў дакладзе, і ў выступленнях, і ў тым, як урачыста і цёпла была сустрэта прамова Мікіты Сяргеевіча Хрущова.

Лютаўскі Пленум ЦК КПСС паставіў новыя задачы перад працаўнікамі сельскай гаспадаркі краіны. Яны сур'ёзныя і важныя, іх ажыццяўленне патрабуе вялікай напружанай сілы, вялікай арганізтарскай работы. Але ўсе мы цвёрда ўпэўнены — яны будуць выкананы, бо адпавядаюць інтэрэсам Радзімы і народа.

Кожны з нас не пашкадуе сіл і працы, каб задумы партыі былі ажыццёўлены. Скажу пра сваё звяно. Яно ўнясе свой дастойны ўклад ва ўсенародную барацьбу за інтэнсіфікацыю сельскай гаспадаркі. Я веру ў сваіх сябровак Пашу Сталбову, Аляксандру Крузо, Ганну Пучкову, Палагею Шункевіч і іншых членаў звяна, з якімі дабілася высокіх паказчыкаў у мінульым. Будзем лепш даглядаць пасевы, глыбей авалодваць аграхімічнымі ведамі. У барацьбе за высокі ўраджай у нас магутныя саюзнікі: хімія і механізацыя. Нас натхняюць рашэнні партыі і ўрада, іх пастаянныя клопаты аб нашым шчасці. Цвёрда веру: працаунікі земляробства і жывёлагадоўлі Беларусі будуць у першых радах барацьбітоў за выкананне рашэнняў лютайскага Пленума ЦК КПСС, за росквіт сацыялістычнай сельскай гаспадаркі.



АЛЯКСАНДРА ПАХМУТАВА І ЯЕ ПЕСНІ

У 1945 годзе на маскоўскія экраны выйшаў скромны дакументальны фільм «Юныя музыканты». Паказвалі яго нядоўга, і, напэўна, тыя, хто глядзеў яго, не захавалі ў памяці эпізод, калі дзяўчынка гадоў пятнаццаці, сурова нахмурыўшыся, іграла на фартепіана складзеную ёю Санасіну. Гэта была Аляксандра Пахмутава.

У жыцці юнага кампазітара наўрад ці можна адзначыць што-небудзь асаблівае, непаўторнае. Нарадзілася ў 1929 годзе, у сям'і старога бальшавіка Мікалая Андрыяновіча Пахмутава. З пяці год пачала ствараць на раялі маленкія п'ескі. Вучылася ў сярэдняй школе, займалася музыкай і выступала на аглядах мастацкай самадзейнасці. Калі ў час вайны сям'я Пахмутавых эвакуіравалася ў Караганду, адсутніць раяля прымусіла дзяўчынку «перамяніць прафесію» — яна вучыцца іграць на акардэоне (у выніку гэта ўменне спатрэбілася ў паездках на будоўлі).

У 1943 годзе Аляксандру Пахмутаву прынялі ў Цэнтральную музычную школу дзесяцігодку ў Маскве, а праз пяць год яна была зацічана ў Маскоўскую кансерваторию.

У год заканчэння Маскоўскай кансерваторыі Аляксандра Пахмутава прадстала экзаменацыйная камісія вялікі сімфанічны твор — «Рускую сюіту» ў чатырох частках. І тут аўтара чакаў вялікі поспех: сачыненне гэта

атрымала «пуцёўку ў жыццё», стала выконвацца, было запісаны на пласцінку.

Ішоў час. Аляксандра Пахмутава спрабавала свае сілы ў розных жанрах. Але паступова цікавасць да аднаго жанру музычнай творчасці вытесніла астатнія. Гэтым жанрам стала песня.

«Забота у нас простая,
Забота наша такая:
Жила бы страна родная —
И нету других забот...»

Наўрад ці знайдзеца зараз у нашай краіне чалавек, які, прачытаўшы гэтыя радкі, напісаныя Л. Ашаніным, не ўспомніць адразу і мелодыю, на якую яны спяваша. Гэта песня ўпершыню прагучала з кінаэкрана ў фільме «На тым баку». Гэты фільм змянілі новыя кінокарціны, але песня пра трывалі

важную маладосць засталася жыць у народзе. Яе спяваша наша моладзь на будоўлях, на цаліне, спяваша ў свята і будні, на ўрачыстых дэманстрацыях і ў сяброўскім коле... У чым сакрэт яе поспеху?


Адночы, ацэнываючы творчасць маладых савецкіх кампазітараў, іх старэйшы друг Дзмітрый Кабалеўскі сказаў:

— Аляксандра Пахмутава... стварае ў многіх жанрах і заўсёды ўмее дакладна вызначыць свае задумы, знайсці дакладныя сродкі для іх увасаблення. У яе добры, своеасаблівы меладычны дар... Слухаючы, напрыклад, яе песні, нават калі мы не ведаем іх загадоўкі і не чулі ніводнага слова тэксту, мы па самой музыцы заўсёды вызначым... іх змест, тэму. А такая канкрэтнасць музычных вобразаў — заўсёды прайяўление не толькі таленту аўтара, але і яго майстэрства.

Справядлівыя слова! Але сакрэт поспеху песень А. Пахмутавай не растлумачылі толькі гэтым. Ёсць і іншыя прычыны. Першая з іх — у дакладным уменні кампазітара знайсці тэму для песні. Аляксандра Пахмутава піша свае творы аб савецкай моладзі і для яе. Просты малады чалавек Савецкай краіны — цэнтральны вобраз усіх яе твораў.

Е. ДАБРЫНІНА

(з прадмовы да кнігі
А. Пахмутавай
«Новыя песні»).



Старый клён

Слова М. МАТУСОВСКОГО

Музыка А. ПАХМУТОВОЙ

Старый клён, старый клён,
Старый клён стучит в стекло,
Приглашая нас с друзьями на прогулку.
Отчего, отчего,
Отчего мне так светло?
Оттого, что ты идешь по переулку.

спокойно, просто

старый клён, старый клён, старый клён стучит в стекло,

приглашая нас с друзьями на прогулку. Отчего, отчего,

отчего мне так светло? Отто-го, что ты идешь по

переулку. Отч-го, от-ч-го,

от-ч-го мне так светло? Отто-го, что ты идешь по


1. 2. rit. 3.

переулку. // гармоно-та...

Снегопад, снегопад,
Снегопад давно прошел,
Словно в гости к нам весна опять вернулась.
Отчего, отчего,
Отчего так хорошо!
Оттого, что ты мне просто улыбулась.

Погляди, погляди,
Погляди на небосвод,
Как сияет он безоблачно и чисто...
Отчего, отчего,
Отчего гармонь поет!
Оттого, что кто-то любит гармониста...

ЗАДУШЕВНО



Письмо пограничнику

Слова Д. ГОЛУБКОВА

Музыка А. ПАХМУТОВОЙ

Ночь морозная темна,
Лишь дорога светится...
Ждешь меня лишь ты одна
Много долгих месяцев.

В полуночной тишине
Письма пишешь частые,
Что скучаешь обо мне,
Что счастливо здравствуешь.

Мирно спит моя страна,
Спит село далекое...
Я стою, не знаю сна,
Под звездой высокою.

Вспоминай хоть невзначай
Пограничье дальнее.

Никому не назначай
Ты в саду свидания!

Пахнет волжской волной
Ветер пролетающий.
Шлю тебе поклон земной
От моих товарищней...

Шлю поклоны всей родне,
Всем друзьям — колхозникам,
Всей приволжской стороне,
Соснам да березонькам.

Мирно спит моя страна,
Спит село колхозное...
На посту стою без сна,
Ночь темна морозная.



Лідзія Скоблікава.

ТРЫУМФ САВЕЦКАГА СПОРТУ

Вось ужо на працягу сарака гадоў, адзін раз у чатыры гады, праводзяцца буйнейшыя міжнародныя спаборніцтвы па зімовых відах спорту — зімовыя Алімпійскія гульня, або як іх лічэ называюць, — Белыя алімпіяды. У лютым закончыліся IX Алімпіяды.

Савецкія спартсмены ўдзельнічалі толькі ў трох апошніх Алімпійскіх гульнях. І кожны раз яны дабіваліся выдатных поспехаў.

Але самую вялікую перамогу атрымалі нашы спартсмены на апошній Алімпіядзе ў Інсбруку. Сапраўдным трывумфам савецкага спорту было выступленне савецкіх алімпійцаў у Аўстріі. 11 залатых, 8 срэбрных і 6 бронзавых медаляў Алімпіяды прывезлі на Радзіму нашы выдатныя спартсмены.

Савецкія спартсмены вызначыліся ў першы ж дзень Алімпіяды. Ленінградскія студэнты Людміла Белавусава і Алег Прата-попаў сталі першымі алімпійскімі чэмпіёнамі у парным фігурным катанні на каньках. А затым нашы канькабежкі — выкладчык з Чэлябінска, абсолютная чэмпіёнка свету Лідзія Скоблікава, інжынер з Іванава Ірына Ягорава, тэхнік-будаўнік з Чэлябінска Таццяна Сідарава на спрынтарскай дыстанцыі заваявалі ўсе медалі — залаты, срэбрны і бронзавы. Надзея канькабежак ЗША, якія абыяцалі «даць бой» савецкім спартсменкам на гэтай дыстанцыі, праваліліся. Амерыканкі занялі толькі 4—5 месцы.

Чатыры залатыя медалі і трох алімпійскія рэкорды — такога лічэ не было ў гісторыі Алімпійскіх гульняў! Гэтага дабілася Лідзія Скоблікава. Цяпер у яе 6 залатых алімпійскіх медаляў (два яна заваявала на мінулай Алімпіядзе).

З вялікім хваляваннем пасля спаборніцтваў Л. Скоблікава напісала пісьмо М. С. Хрушчову. Падзяліўшися сваёй вялікай радасцю, выхаванка Ленінскага камсамола, якая марыла ўступіць у рады КПСС, прасіла Цэнтральны Камітэт прыняць яе ў партыю, якой абавязана ўсім, чаго дасягнула ў сваім жыцці. Вялікая была радасць, якая ахапіла ўсю савецкую каманду, калі ў алімпійскую вёску прыйшоў адказ М. С. Хрушчова. Мікіта Сяргеевіч сардзчна павіншаваў Л. Скоблікаву з буйнай перамогай. «Гэтымі поспехамі, — пісаў М. С. Хрушчоў, — вы праславілі нашу моладзь, нашу Савецкую краіну». Мікіта Сяргеевіч паведаміў, што ЦК КПСС разгледзеў просьбу выдатнай спартсменкі і прыняў Л. Скоблікаву ў члены КПСС.

У спаборніцтвах на Белай алімпіядзе вызначыліся і іншыя савецкія жанчыны. Тры педагогі — свердлаўчанка Клаудзія Баярскіх і ленінградкі Еўдакія Мякшыла і Марыя Гусакова атрымалі ўсе медалі ў лыжнай гонцы на 10 км.

З савецкіх спартсменаў залатыя медалі алімпійскіх чэмпіёнаў атрымалі армеец Уладзімір Мяланін — па біятлону (лыжная гонка на 20 км с стральбой), талінскі студэнт Антс Антсан — бег на каньках 1500 м. Срэбрными медалямі ўзнагароджаны Уладзімір Арлоў (канькі), Мікалай Кісяльёў (лыжнае двухбор'е — гонка і прыжкі з трампліна), Аляксандр Прывалоў. Мінскі канькабежац інжынер Эдуард Матусевіч (канькі) падзяліў з І. Эрыксенам (Нарвегія) 6—7 месцы на дыстанцыі 1500 м.

Заблішчала золата і на грудзях выдатных савецкіх хакеістаў. У цяжкай барацьбе з лепшымі камандамі свету хакеісты з горам выйшлі пераможцамі. Яны зноў сталі чэмпіёнамі свету, Алімпійскіх гульняў і Еўропы. Кожны з 17 наших хакеістаў атрымаў па 3 залатыя медалі.

Дзед і юнук

Алег ЦІХАМІРАЎ

Апавяданне

Мал. Р. Віткоўскага



У ПАКОЙ зазірнула мама.

— Ягорка, да цябе гості прыйшлі.

А ну, ідзі сустракай.

«Напэуна, дзед!» — узрадаваўся Ягорка і кінуўся ў калідор. І праўда, ля вешалкі стаяў дзед, кашляў і раскручваў свой чырвоны шалік.

— Дзядуля! Дзядуля! — заскакаў хлопчык ад радасці.

— Бач, жэўжык! Дай мне расправнунца.

Ягорка схапіў дзеда за руку і павёў у пакой. Дзедава рука была цвёрдая і шурпатая, як цэгla.

— А ногі? — раптам ззаду загаварыла мама. — Ногі хто будзе за вас выціраць? Я ці што?

— Добра, Маня, добра. Не злуйся, — і дзед узяўся старанна выціраць ногі.

На ўсякі выпадак выцер і Ягорка. І чаму дзед так яе называе — Маня? Тата называе яе Марыначкай, іншыя Марыяй Сцяпанай. Бацьку не падабаецца, калі дзед гаворыць — Маня. «Ён называе цябе, нібы якую вясковую дзеўку», — сказаў аднойчы бацька. «Ведаеш, не кажы глупства», — злосна адказала мама. Але з того часу яна, заўважыў Ягорка, бывае нездаволена, калі чуе слова «Маня».

Дзед хацеў было сесці на канапу, але Ягорка пацягнуў проста да пісьмовага стала, за якім ён толькі што сядзеў і моляваў.

— Глядзі вось. Добра, га?

— Нядрэнна, — сказаў дзед, пакруціўши малюнак у руках. — Зусім нядрэнна. Гэта, значыць, мяч скача, а гэта... кветкі?..

Ягорка ўлез на крэсла і зірнуў праз плячу дзеда. Вядома, крыўдна, калі ты малюеш спадарожнік і зоркі, а табе гавораць пра мяч і пра нейкія кветкі.

— Аддавай, — буркнуў Ягорка. — Не разумееш ты нічога.

Тут ён заўважыў, што дзед трymае малюнак уверх нагамі, і зрабілася яму яшчэ больш крыўдна. Ён адabraў у дзеда аркуш.

Увайшла мама.

— Гэта што за выбрыкі? На мінуту адны засталіся і ўжо нешта задумалі. Бяда з вами!

— Нічога мы не задумалі зусім, — хмура адказаў Ягорка.

— Мы так, Маня. Крыху, — сказаў вінавата дзед.

«А дзед бацца мамы», — падумаў Ягорка. З некаторага часу яму пачало здавацца, што мама стараецца, каб дзед не затрымліваўся ў іх, а хутчэй ішоў, і каб тата не ведаў пра тое, што быў дзед.

А ў мінулы раз яна так і сказала Ягорку: «Разумееш, сынок, тата сёння прыйдзе стомлены, у яго на работе нарада была... Не будзем гаварыць яму пра дзеда, добра?» Ягорка не зразумеў, пры чым тут нарада, але не пачаў пытацца, а толькі злёгку кіўнуў. «Вось і малайчына», — сказала тады мама.

Чаму малайчына? Дзед жа і тата не лаяцца, не крычаць адзін на аднаго. Бацька нібы нават рад, калі бачыць дзеда. «Прывітанне рабочаму класу, — гаворыць ён хутка. — Што ж заходзіш так рэдка? Нядобра. Забываеш родных. Марыначка, падрыхтуй нам...» — ён паказвае рукой на верхнюю паліцу буфета, дзе стаіць графінчык з гарэлкай. «Пачакай, Барыс Віктарыч. Гэта не трэба», — гаворыць дзед. «Не цырымоњся, стары», — бацька падміргвае маме. «Бора, ён жа не хоча», — пярэчыць мама. «Марыначка, ты забываеш свайго бацьку. Праўда, стары? Успомні, Марыначка, сваё пралетарскае дзяцінства. Словам, я ведаю, што трэба». Мама дастае графінчык, чаркі, закуску. Бацька патрабуе, каб дзед піў больш. «Ты не глядзі на мяне. Я так — інтэлігенцік. Радавы работнік культурнага фронту. А ты — моц народная. Правільна я кажу, Ягорка?»

Ягорка не ўсё тут разумее. Бацька гаворыць неяк дзіўна. За яго словамі хлопчык адчувае штосьці іншае, яшчэ не яснае. Хто ж ён, Ягоркаў тата? Да-кладна Ягорка не ведае. Загадчык цырульні — так чую Ягорка ад мамы, дырэктар цырульнага салона — так называе сябе тата, знаёмячыся з кім-небудзь. Але ў гэтых выпадках тата наогул вялікі выдумшчык. Ягорку ён

прадстаўляе: «Мой сын — Гора. Прашу, не здзіўляйцеся. Гэта ўсё фантазія дзядулі. Ахрысціў яго, прабачце, Ягорам. Як, га?» Гісторью са сваім іменем, за якое ледзь не чырванеў тата, Ягорка ўжо ведаў. Бацька некалькі гадоў працаўваў на Камчатцы. Дадому прыязджаў рэдка, у летнія адпачынкі. Аднойчы вясной нарадзіўся Ягорка. Бацька прыслалі тэлеграму, але прыехаць не змог. Дзед угаварыў маму назваць сына Ягоркам.

Ягорка пачаў вастрыць свае алоўкі, падсеў да старога і хацеў было яму штосьці сказаць, але ўвагу хлопчыка адцягнулі рукі дзеда, складзеныя на каленях адна на другую. Гэтыя рукі здаліся Ягорку жывымі самастойнымі істотамі, якія зваліліся ад нейкай стомленасці на дзедавы калені і цяпер заснулі, прыціснуўшыся і саграючы адна другую. Хлопчык пачаў разглядаць рукі. Жылы на іх непрыгожа ўздуліся і перапляліся, тоўстыя пальцы выгідалі нязграбнымі і бездапаможнымі. Вялікі палец на адной руцэ злёгку адтапырваўся і быў сагнуты. Ягорка ведаў, што дзед ніколі не зможа разагнуць гэты палец: яго прабіла куля. Гэта здарылася на вайне, даўным-даўно, калі яшчэ не было на свеце Ягоркавай мамы.

Ягорку стала шкада дзедаву руку. Ён асцярожна правёў пальцамі па ўздутых жылах, а затым знізу пакратай жорсткую далонь.

— Ты што? — спытаў дзед.

— Нічога, — крыху збягніцкіўся Ягорка. — Дзед, а чаму ў цябе рукі такія?

— Якія?

— Дрэнныя, — сказаў Ягорка, падумаў і дадаў: — Цвёрдыя...

— Чаго ж дрэнныя? — усміхнуўся дзед. — Рукі звычайнія, як ёсць рабочыя. На дрэнных руках мазалёў не бывае. А ў мяне рукі працоўныя.

Ягорка адчуваў, што пакрыўдзіў дзеда, і хлопчыку зрабілася прыкра. Ён адварнуўся і глядзеў кудысьці ў куток пакоя.

— А я табе вось што скажу, — загаварыў тут дзед. — Па руках іншы раз, як па кнізе, можна прачытаць, што чалавек рабіў.

— Як гэта? — здзвіўся Ягорка. — І па маіх можна?

— Можна.

Дзед узяў Ягоркавы руки і пачаў іх разглядыць.

— Ну вось. Чарніла на іх няма? Не. Значыць, усякі скажа, што ты яшчэ не вучышся. А справамі ты сёння займаўся пустымі...

— Чаму?

— Пазногці грыз?

Ягорка з неспакоем зірнуў на дзверы.

— Грыз, — за юнку адказаў сам

дзед.—А маці вучыла зразаць нажніцамі. Гэта адно. Цяпер скажы, навошты дражніў...

— Верку? Яна сама першая стала...

— Бог з ёй, з Веркай. Я пра кошку кажу.

— А ты адкуль ведаеш?

— А вось дзве драпіны,—засміяўся дзед.

Прышла мама. Яна зняла са стала абрус і паставіла на цырату дзве талеркі.

— Зараз будзеце абедаць,—сказала яна.

— Абедаць? — перапытаў Ягорка.— Так рана?

— Так, мы павінны сходзіць з табой да краўчыхі.

— Мы ж хацелі заўтра...

— Не спрачайся са мной.

Дзед кашлянуў і сказаў:

— Я пайду, Маня.

— Не выдумляй, калі ласка. Нам трэба а першай гадзіне,—мама ўжо разліла па талерках суп.—Мы паспееем.

«А першай гадзіне? У гэты час прыходзіць абедаць тата. Няўжо...» — згадваеца Ягорка.

Не. Хіба не тата аднойчы летам пранаваў паклікаць дзеда? Ягорка гэта добра памятае. Тады яшчэ пераязджалі на дачу. «Колькі рэчаў! Страх! — паўтараў тата. — Без грубай фізічнай сілы не абысціся». Мама моўкі звязвала клункі з прадуктамі. «Марыначка, з'езді на Зацэпу да бацькі. Прывязі яго. Ён у нас цэлы век не быў...» З дзедам весела было грузіць машыну. Усё ўвайшло, усё змясцілася. Потым усе разам ехалі ў грузавіку на дачу. У кабіне Ягорка і тата. Мама і дзед у кузаве.

— Еш нармальна. Не размазвай ложкай,—кажа мама.

Але Ягорку есці не хochaцца. Ён набраў поўную лыжку, старанна падзымуў на яе, апусціў зноў у талерку.

— Ягорка! А маці нас смачным супам пачаставала. Ты паспытай,—сказаў дзед.

— Не хачу.

У руцэ ў дзеда такая ж лыжка, як і ў Ягоркі, але яна працуе хутка, спрытна, нават весела — пастукаючы аб талерку. Дзед есць шумна і неяк смачна. Ягорка паглядзеў-паглядзеў на дзеда, падняў сваю затанувшую лыжку і таксама пачаў есці. Суп зрабіўся нібыта смачней...

— Можа скажам, каб нам падбавілі? — спытаў дзед.

— Ага! — жвава згадаўся Ягорка.

Пасля абеду мама сказала, што пойдзе да суседкі.

— Ідзі, ідзі,—прагаварыў дзед.—У нас тут мужчынская размова будзе, — і ён хітравата паглядзеў на Ягорку.

Як толькі мама пайшла, дзед паслаў унука па скрутак, які быў прыхаваны ў калідоры за вешалкай.

— Ну, жэўжык, глядзі, што я табе прынёс,—сказаў дзед, развязаючы вялікі, хоць і не цяжкі скрутак.

Па праўдзе кожучы, Ягорка быў расчараваны: у скрутку акозаліся розныя дошчачкі, малаток, абцугі, нейкі цурбалак і цвікі.

— Вось,—пацёр дзед руکі.

— Што гэта? — спытаў Ягорка.

— Гэта для цябе зэлік невялічкі. Ты ж лезеш што даставаць — на крэсла становішся. А крэслы вось у вас якія здаровыя. І псуваць іх таксама не варта. Вось зэлік для гэтай справы...

Дзед сунуў у рукі Ягорку адну дошчачку, паказаў, як трэба яе трymаць, другую ўзяў сабе, затым злучыў іх знутры круглай палкай, накрыў усё гэта трэцяй дошчачкай, і атрымаўся зэлік.

— Ой ты! — узрадаваўся, падскочыў Ягорка, і зэлік разваліўся.

— Нічога,—сказаў дзед.— Справа праправімая. Я, бачыш, не паспеў яго збіць дома. Ты гэта сам зробіш. Цвікі я прынёс. Малаток — вось ён. Абцугі таксама спатрэбяцца.

— Дай, дэядуля, я зараз усё зраблю.

— Не, хлопча, пачакай крыху. Паглядзім спачатку, як ты малатком працуеш. Глядзі.

Дзед ўзяў цурбалак, прыставіў да яго цвік і спрытна, у трох ўдары загнаў яго па самую плешку.

— Цяпер давай ты.

Ягорка хапіў цвік, з сілай трахнуў малатком, але па цвіку не папаў — толькі цурбалак падскочыў і закуляўся на падлозе.

— Добра хоць не па пальцах,—спакойна заўважыў дзед. Ён адабраў малаток і пачаў тлумачыць.

Убітаму Ягоркам цвіку дзед радаваўся не менш унука.

— Вось гэта па-нашаму! Маладзец, Ягорка! Рука ў цябе верная.

Дзед ўзяў дошчачкі, яшчэ некалькі разоў паказаў, як сабраць зэлік, потым памециў алоўкам месца, куды трэба ўбіць цвікі.

— А з краю крыху нажом зэрж. Роўным будзе,—ён адзначыў рыскай на дошчачцы лінію, да якога месца зэрзаць.

Калі вярнулася мама, усё ўжо было прыбрана. Дзед і Ягорка сядзелі задаволены і хітрыя.

— Маці скажам? — падштурхнуў дзед унука.

Ягорка занепакоіўся, але стары ўсміхнуўся.

— Так правільней будзе,—шапнуў ён.

Мама не разлавалася, не адабрала нічога, толькі сказала, каб Ягорка майстраваў на кухні і каб не стукаў моцна.

— Я пайду, бадай,—сказаў дзед.— А з табой, Ягорка, мы яшчэ не так папрацуем другім разам! — Ён памаўчай.— Маня, можа, якія набоечкі паставіць трэба?

Мама прынесла Ягоркавы старыя чарвікі і татавы мяккія тапачкі.

Дзед агледзеў дзелавіта загарнуў усё ў газету, развітаўся: «Ну, будзем здаровы. Прывітанне Барысу Віктаравічу...»

Без дзеда стала неяк пуста, і Ягорка падумаў, што было б здорава, калі б дзед жыў тут заўсёды, а не ехаў да сябе на Зацэпу.

Мама сказала, што да краўчыхі яны ўжо спазніліся. Потым прыйшоў бацька і пачаў абедаць з мамай. А Ягорка адасобіўся на кухні і ўзяўся за свой зэлік.

Некалькі гадзін ён стругаў, убіваў цвікі, смактаў пабітая пальцы, арудаваў абцугамі, соп, засмучаўся і радаваўся. Зэлік атрымаўся не зусім прыгожы, і ў адным месцы дошчачка трэнснула (сюды быў убіты лішні цвік), але Ягорка ніколі яшчэ не быў так задаволены сабой. Мама, на здзіўленне Ягоркі, не выказала бурнай радасці, убачыўши яго тварэнне. Але і гэта не перашкодзіла яму адчуваць, што ён зрабіў нешта вялікае, важнае.

Толькі праз некаторы час, гуляючы на дварэ з сябрамі ў снежкі, Ягорка заўважыў у сябе на правай далоні пухір вельчынёй з капейку. Ён здзіўіўся і пачаў асцярожна кратаць яго.

— Што ў цябе? — спытаў, падышоўши да Ягоркі, Толік.

— На, глядзі,—сказаў Ягорка.

— Якая бародаўка! — здзіўіўся Толік.

— Ты сам бародаўка. Гэта ў мяне мазоль працоўны. Ну ідзі, ідзі адсюль. Малы яшчэ.

Позна ўвечары, калі Ягорка ўжо спаў, Барыс Віктаравіч спатыкнуўся аб нешта ў цёмнай кухні і ўдарыў нагу. Ён запаліў электрычнасць і ўбачыў незнаёмы зэлік.

— Ну вось. Новая гісторыя! — раззлаваўся ён.— Прыносяць у дом усякую дрэнь.

Ён падхапіў зэлік, надзеў паліто і спусціўся на двар.

— Чорт ведае што! — буркнуў Барыс Віктаравіч, размахнуўся, і Ягоркаў зэлік паляцеў у памыкту...

Пераклад з рускай мовы.



ДЗЯКУЙ ТАБЕ, ЧАЛАВЕК!

«Ты пеахаў, а кветкі, пасаджаныя табой, засталіся і расцуть. Я гляджу на іх і мне прыемна думаць, што мой сынок пакінуў пасля сябе на Капры нешта добрае — кветкі.

Вось калі б ты заўсёды, усюды, усё сваё жыццё пакідаў для людзей толькі добрае — кветкі, думкі, славуны ўспамін аб табе, — лёгкім і прыемным было б тваё жыццё.

Тады ты адчуваў бы сябе ўсім людзям патрэбным і гэта пачуццё зрабіла б цябе багатым душой».

Чытаючы гэтае пісьмо Аляксея Максімавіча Горкага да сына, адчуваеш, якое вялікае значэнне яно мае для кожнага з нас.

Людзі, аб якіх мы рассказываем у аглядзе пісьмаў, прысланых у рэдакцыю, не зрабілі герайчных учынкаў, яны не з'яўляюцца вынаходцамі ў науцы, яны звычайнія савецкія людзі, якія пакідаюць вакол сябе нешта добрае. Іх справы не застаюцца незаўажанымі, такіх людзей любяць і шануюць, аб іх пішуць пісьмы. Тэмы гэтых пісьмаў самыя разнастайныя.

Ф. Д. Жандараў з вёскі Патапаўка Буда-Кашалёўскага раёна просіць праз часопіс расказаць пра аднаго вельмі добрага, чулага і гуманнага чалавека.

Хто ж гэты чалавек? Гэта Таццяна Уладзіміраўна Масаловіч, якая працуе цяпер у Гомельскім абласным супрацтуберкулёзным дыспансеры.

«Вельмі ў цяжкім стане, калі не безнадзейным, трапіў я ў Гомельскі шпіталь інвалідаў Айчыннай вайны, — паведамляе аўтар. — Туберкулёз лёгкіх быў у поўным разгары і запушчаны.

Знясілены фізічна і прыгнечаны духоўна, я ўжо не спадзяваўся на жыццё. Але, на вялікае маё шчасце, мяне паклаў ў палату, якую вяла Таццяна Уладзіміраўна.

Яе выключная чуласць, маральная падтырмка і ўмеласць лячэнне зрабілі на мяне добраторны ўплыў. Туберкулёз пачаў паступова адступаць і ўрэшце быў пераможаны. Прайшло пятнаццаць год, а я ўсё добрае памятаю да драбніц і буду памятаць усё жыццё. У мяне расце сын і я яму

расказываю пра гэту цудоўную жанчыну.

Вялікае Вам дзякую, Таццяна Уладзіміраўна, ад мяне і ад сына!

Жандараў».

Шчырую падзяку шле даярка калгаса імя Карла Маркса Талачынскага раёна Ф. Дубкоўчыкі Абчугскай бальніцы А. М. Гітліцу.

«Колькі буду жыць, ніколі не забуду той увагі, якую праявіў да мяне Арон Майсеевіч, — піша яна. — Я цяжка захварэла. Не думала, што застануся жывая. Цэлы месяц праляжала не варухнуўшыся, а цяпер вылечылася, не толькі жыву, але зноў працуя на ферме».

Многа добра гаворыцца людзі і пра галоўнага ўрача Аляксандру Уладзіміраўну Ігнацюк. Дзесяць год працуе яна ў Асавецкай бальніцы на Брестчыне. Аляксандра Уладзіміраўна ўсімі паважаны чалавек. З ёй сустракаюцца людзі не толькі ў бальніцы. Яна часта наведвае хаты калгаснікаў, бывае на фермах, у клубе. Чытае лекцыі, праводзіць гутаркі.

Вось што піша пра свайго доктара жыхарка вёскі Гута Драгічынскага раёна Вера Путава:

«Я была дастаўлена ў бальніцу ў непрытомнасці з прабадной язвай страўніка. Патрабавалася неадкладнае пераліванне крыва, але належнай групы не аказалася, і тады Аляксандра Уладзіміраўна загадала

ўзяць у яе патрэбную колькасць крыва і пераліць мне. Пасля гэтага мяне накіравалі ў раённую бальніцу і зрабілі аперацыю. Я вельмі хачу, каб такіх высакародных людзей, як Аляксандра Уладзіміраўна, ведалі ўсе. Дзякуючы ёй я засталася жыць і цяпер працу ў родным калгасе».

Невыпадкова, што ў большасці пісьмаў гаворыцца пра медыцынскіх работнікаў. Яны ж людзі самай высакароднай професіі. Але не забываюць нашы аўтары і людзей іншых професій і пенсіянераў. Шмат цікавага, рассказываюць пісьмы пра людзей з пенсійнай кніжкай.

Пра аднаго такога чалавека піша нам у рэдакцыю лектар Драгічынскага парткома т. Чечка. Былой актыўістцы Софіі Іванаўне Годавай нястомная энергія дапамагае заўсёды быць разам з калектывам, быць карыснай людзям. Па яе ініцыятыве летам мінулага года ў Нясвіжы, у самым вялікім доме нумар 4 па вуліцы 17 верасня, была арганізавана дзіцячая пляцоўка на грамадскіх пачатках. Але дзяцей трэба даглядаць і выхоўваць не толькі летам. І Софія Іванаўна прыкладае шмат намаганняў, сіл і энергіі і дабіваеца, каб у гэтым жа доме выдзелілі два пакоі, у якіх арганізоўвае чырвоны куток і наладжвае вялікую выхаваўчую работу.

20 год працуе сакратаром Людзяневіцкага сельскага Са-

вета Жыткавіцкага раёна Надзея Аляксандраўна Галічанка. Як паведамляе аўтар пісьма т. Кушнер, яе ведаюць жыхары навакольных вёсак не толькі як адданага сваёй справе чалавека, але і як чулую, добрасумленную жанчыну. Пра яе проста кажуць: «Наш сакратар». І «наш сакратар» ідзе да людзей. Кожнаму дасць разумную параду, дапаможа.

А такіх, каму прынесла радасць у жыцці Надзея Аляксандраўна, вельмі многа. Не забудуць яе і жыхары вёскі Людзяневічы Піліп Іванавіч Шарай і Михаіл Мартынавіч Сулкоўскі. Гэта яна, Надзея Аляксандраўна, памагала наладзіць ім сямейнае жыццё. Гэта яе добрае, сардэчнае слова памагло ім захаваць свае сем'і.

Не тое важна, на якім участку працуе чалавек, а тое, як ён да сваёй працы ставіцца. Валянціна Янчыліна звычайная швачка з віцебскай фабрыкі «Сцяг індустрыялізацыі». Валі ўдзячны работніцы цэха за тое, што прывіла ім любоў да кнігі, часопіса і газеты. Многія цяпер выпісваюць па 3—4 выданні. На гэты год трэці пашывачны цэх адным з першых аформіў падпіску. Тут выпісваюць 461 экземпляр газет і часопісаў.

Мы пазнаёмілі вас са зместам толькі некалькіх пісьмаў пра людзей харошых, што жывуць і працаюць побач з намі. Іх з кожным днём становіцца ўсё больш і больш. Інакш і не можа быць у нашай краіне, дзе чалавек чалавеку — друг, таварыш і брат.



Сцэна з оперы «Арест» ў пастаноўцы калектыву Беларускага тэатра оперы і балета. З вядомай цеплынёй сустэрлі гэту оперу маскоўскія глядачы ў час гастроліў тэатра ў сталіцы нашаі Радзімы.

ВОБРАЗ ЖАНЧЫНЫ Ў ТВОРЧАСЦІ Т. Р. ШАЎЧЭНКІ

Да 150-годдзя з дня нараджэння



Тарас Шаўчэнка. Аўтапартрэт.

НАУРАД ЦІ знайдзеца пісьменнік, у якога не было б свайго любімага твора, вобраза, які праходзіў бы праз усю яго творчасць.

Тэма абняслаленай панам дзяўчыны-сялянкі да гэтага ўжо неаднаразова распрацоўвалася ў літаратуре. Але, будучы паэтам-рэвалюцыянерам, Шаўчэнка стварыў новы, хвалюючы вобраз ахвяры панскага распустства, паказаўшы гора Кацярыны як сацыяльную трагедыю маці-пакрыткі ў тагачасным грамадстве¹.

Гаротная жанчына пайшла ў свет шукаць свайго любага. Пасля цяжкіх вандраванняў і пакут знайшла яго Кацярыну, але той груба адштурхнуў яе з сынам. У такую жудасную мінту жанчына ўжо не думае пра сябе, а пра сына:

«...Я забуду,
Што калісь каҳала,
Што ад цябе сына мела,
Пакрытка стала...
Пакрытка... які сорам!
І за што я гіну?
Кінь мяне, забудзь мяне ты,
Ды не кідай сына».

Не змагла перажыць свайго гора Кацярына: пакончыла жыццё самагубствам. Сына ж узялі чужия людзі, і стаў ён павадыром у старцоў.

У адрозненне ад вобраза Кацярыны ў паэме «Наймічка» (1845 г.) раскрыта трагічная доля маладой жанчыны. Каб не памерла дзіця з голаду, яна, маці-пакрытка, вымушана была падкінуць яго да заможных сялян, а сама пайшла да іх у наймічкі. Толькі так яна мела магчымасць даглядаць свайго Марка. Тоячы ад людзей свае мацярынскія пачуцці, яна моўкі пакутуе за сына, калі ён хварэе, не спіць начамі, даглядае і песціць яго. Усё жыццё Ганне прыходзіцца ўтойваць, што яна яго маці, і толькі пе-

рад смерцю, у апошня хвіліны свайго жыцця маці ва ўсім прызнаецца сыну:

«Даруй ты мне! Мучылася
Век я ў чужой хаце!
Даруй же мне, мой сыночек!
Я... Я твоя маці!»

Не заўсёды аднак бядняк церпіць пакуты і здзекі. Чаша цярпення можа перапоўніцца. Паэт-рэвалюцыянер Шаўчэнка паказвае наспяванне ў народзе пратэсту і помсты лютым панам.

Так, у паэме «Сляпая» паказаны не толькі злая бядна пакрыткі, але і помста пану ашуканай ім прыгоннай дзяўчыны Аксаны.

Матыў помсты пану — вядучы матыў і паэмы «Марына». Разбэшчаны, жорсткі пан разлучае Марыну, якая кінулася яму ў вока, з любым яе сэрцу мужам адразу ж пасля вяселля. Мужа забрывають у салдаты, а Марыну пан забірае ў свае пакоі і замыкае ў святліцу. Сохне і вянне красунія Марына, адзіная дачка ў маці.

Жорстка помсіць Марына пану за сваю загубленую маладосць: згарэў падпалены ёю маентак, а разам з ім і зарэзаны пан:

«...Марына голая зусім
Перад будынкам танцевала
У пары з маткаю! — і страх,
З нажом крывавым у руках,
І прыпяvala...»

(Паэма «Марына»)

Хіба не нагадвае нам вобраз Марыны адважную Бандароўну з аднайменнай паэмы Янкі Купалы? Ні пагрозы, ні ўгаворы не змаглі прымусіць яе пакарыцца пану. Лепей смерць сустрэць, чым прадаць свой гонар і сумленне.

Шаўчэнка ўсебакова адлюстраваў лёс жанчыны ў феадальна-прыгонніцкім грамадстве. Ён паказаў не толькі цяжкую долю пакрыткі, але і замужнай жанчыны, мары і пачуцці, якой былі растаптаны прыгонніцкімі ўмовамі жыцця.

Багата сіл і намаганняў прыкладае маці, каб выхаваць сваіх дзяцей, зрабіць іх памочнікамі і апорай у старасці. Але гора і галеча заўсёды перашкаджаюць гэтаму. Вось нарадзілася дзіця, маці не можа на яго нарадавацца (паэма «Сава»). Колькі пяшчоты, колькі замілавання ў яе да свайго сыночка. Калышучы малога, маці марыць аб шчаслівай долі для яго... Але гора падпільноўвае беднага чалавека на кожным кроку. Памірае муж, і застаецца жанчына ўдавою. Цяжка прыйшлося ўдаве. Але ёй таксама хоцацца, каб яе адзінае дзіця і «жупанок» мела, і ў школу хадзіла. И яна ідзе ў наймічкі. Праходзіць гады:

«Прычакала ўдава долі,
Даросласці сына,

І пісьменны, і ўрадлівы —
Кветачка хлапчына».

(Паэма «Сава»).

Але новая бядна падкралася да ўдавы. Вясковыя багаці забіраюць адзінага сына ў маці і аддаюць яго ў салдаты. З гора жанчына вар'яце. Яна ходзіць па вёсках, шукаючы свайго сына. И людзі пачынаюць клікаць яе «савою».

Сіла рэалізму Шаўчэнкі прайвася ў незвычайнай шырыні мастацкіх абагульненняў. Пакуты маці — гэта не толькі яе асабістасе гора, гэта сацыяльная трагедыя жанчыны-батрачкі.

Прыгожы, чаруючы вобраз жанчыны раскрыты і ў такіх творах Тараса Рыгоравіча Шаўчэнкі, як «Лілея», «Русалка», «Ведзьма». У баладзе «Лілея» выкарыстаны вядомы ў народнай пазіціі матыў ператварэння дзяўчыны ў кветку.

Усё жыццё паэт змагаўся за лепшую долю жанчыны, за яе светлую будучыню і аддаў усе свае сілы, каб наблізіць гэтую шчаслівую часіну. И як добра сказаў украінскі паэт Максім Рыльскі:

«Нібы цвік, убіты ў сэрца, пранес праз усё сваё жыццё Тарас Шаўчэнка чалавечыя пакуты, увасобленыя ў найпрыгажэйшы з зямных вобразаў — вобраз маці з дзіцем на руках».

ТАРАСАВА Т. С.,
супрацоўнік Літаратурнага музея
Янкі Купалы.

Малюнак Т. Шаўчэнкі да паэмы «Кацярына».



¹ Па звычаю, дзяўчыне, якая нарадзіла пазашлюбнае дзіця, пакрывалі галаву хусткай, як і замужнай жанчыне. Адсюль — «пакрытка».

З КРЫЖАМ НАШЫР

У выдавецтве ЦК ВЛКСМ «Маладая гвардыя» выйшла цікавая кніга. Называецца яна «З крыжам на шыі». Аўтар кнігі, вядомая маскоўская журналістка Ала Трубнікава, не так даўно пабывала ў Пачаеўскай лаўры і Корацкім жаночым манастыры. У кнізе журналістка дзеліцца сваімі ўражаннямі.

Выкryваючы хлусню манастырскіх клікуш пра тое, што ѿ «святым манастырамі» адмольваюць грахі толькі жанчыны, А. Трубнікава прыводзіць факт за фактам. У манастыры пабываў «апостол Андрэй», які франціць у жаночай сукенцы і выкryты ѿ любоўных інтрыгах з манаушкамі.

Знайшоў у сценах жаночага манастыра таямнічы прытулак канакрад, які займаўся вярбоўкай у свою варварскую секту і называў сябе «Ільёй-прапоракам, што сышоў на зямлю для выратавання души чалавечай».

Выкryваючы царства цёмных ценяў, царства біблейскай хлусні і ашуканства, кніга «З крыжам на шыі» заклікае да няспыннай і непрыміримай барацьбы з рэлігіяй.

Ала ТРУБНІКАВА

(Старонкі з кнігі)

ТАКІМ чынам, я раба божая. Яшчэ ўчора я была свабоднай грамадзянкай, членам Саюза журналістаў, ездзіла ѿ творчыя камандзіроўкі. А сёння я «аблудная авечка статка Хрыстова» «са светлай верай у сэрцы», з чорнай хусткай на галаве і крыжам на шыі.

Думка паглядзеца, што ўяўляюць сабой «авечкі», якія швэндаюцца калі манастыра, блукаючыя манаушки і іх духоўныя пастыры — аселья манахі, уласна, і прывяла мяне ѿ Пачаеўскую лаўру.

Далёка навокал пабліскуваюць золатам макаўкі шаснаццаці цэркваў, якія стаяць на гары, як на пастаменце. Прыгожая лаўра — нічога не скажаш! Нездарма будавалі яе вядомыя архітэктары і размалёўвалі славутыя мастакі. Ёй бы стаць музеем... Але... заклікальным набатам гудуць званы лаўры і да ютрані, і да абедні, і да ўсяночнай. Гудуць і ѿ будні і ѿ святы.

Зрэшты, тут што ні дзень, то свята. Не, на самай справе, у святах святы распісаны круглагадова. Святых хоць гаці: рэдка каму з іх выпадае святкаванне «ў розніцу» — усё больш оптам. Так, напрыклад, усім чатырнаццаці тысячам не маўлят, забітых у Віфліеме, выдзелен ѿсяго толькі адзін дзень. Не пашанцавала і дваццаці тысячам нявінніц — іх усіх палічылі за адну...

Натуральна, што і сённяшні

дзень таксама святочны: нядзеля гасподня (хоць нават у евангеліі пануе поўнае рознагалосце адносна месца, часу і іншых акалічнасцей, пры якіх гэта здарылася). Ну што ж, прынамсі ёсць прычыны адправіцца ѿ лаўру.

— Першы раз, відаць? — кліча мяне хтосьці ззаду.

— Першы, — адказваю я і паварочваюся.

Перада мной жанчына гадоў сарака. Худы твар без крывінкі, вочы глыбока запалі.

— Пойдзем да пачатку ѿ пячорную царкву, а потым ужо ѿ сабор адправімся, — з выглядам вопытнага гіда запрашае яна мяне. — Я ж тут усе парадкі вывучыла.

Яшчэ б не вывучыцы! Як выветлілася, Ганна Андрэйна блукае калі лаўры ўжо два гады. Кінула ѿ Казані і пакой і работу «дзеля духоўнай ежы».

— Ну, а як абстаіць справа з цялеснай? — цікаўлюся я.

— Бог дасць дзень, бог дасць і ежу. «Маліцеся і пачуты будзеце». — У голасе майёй новай знаёмай прагучала, відаць, увайшоўшая ѿ прывычку пакорнасць.

Аднак падобна, што ѿсявышні не вельмі прыхільна пазірае на свою адданую нявольніцу, якая ахвяравала ўсім для яго, — ужо вельмі паношаны старэнкі палітончык матляеца на яе худой фігуры.

— Ды я ж не адна ѿ бога, — нібы прасачыўшы ход маіх ду-

— Добра, што я свайго ѿ Казані пакінула, — падцікае губы Ганна Андрэйна. — А то, нябось, у маё мачярынскае выхаванне таксама ўмяшаліся б...

Вышчарбленыя сотнямі ног прыступкі вядуть уніз, у пячорную царкву. Тут, глыбока пад зямлём, дзе шурпатая сцены, што асыпаюцца, рэзка контрастуюць з метровымі свечкамі ѿ фарфоравых падсвічніках, у святле якіх пераліваюцца ўсыпаныя каштоўнымі каменнямі іконы, тут, дзе адтураюча пахне ладанам, а галасы гучаць прыглушана і таямніча, веруючыя, нібы адгароджаныя ад ѿсяго свету, лёгка ўпадаюць у містычны экстаз, і папоўскія міфы аб існаванні на tym свеце здаюцца ім зусім верагоднымі.

Цяпер я разумею, чаму, маючы некалькі сабораў, манахі лічаць за лепшае праводзіць свае набажэнствы іменна тут.

Для большай пераканаўчасці на відным месцы ўстаноўлена рака з мошчамі «святога» Іова. Першым стаць «святым», манахі Іоў цэлымі днямі карпеў над рукадзеллем. Але дагаджай ён богу не толькі вышыўкамі. Калі верыць чутцы, Іоў не прымай нікакі ежы ўнутр, «харчуемся слязьмі, ад чыстага сэрца выліваемымі». Праверыць гэта пры жыцці манаха было цяжка, таму што Іоў меў звычай адасабляцца ѿ сваёй пячоры. Аднак праз некалькі год пасля смерці Іова мітрапаліт Кіеўскі Дыянісій Балабеш скеміў, што Пачаеўскай лаўры няблага было б мець уласнага «святога». Выбар выпаў на Іова. Так першы настаяцель трапіў у першыя пачаеўскія «святыя»...

Я праціскуюся ўперад і бацу, як веруючыя з глыбокай пашанай мусоляць школа над



мошчамі «святога». У вузкую, прылягающую да вялікай пячоры шчыліну, дзе «божы ўгоднік» нашча ўзносіў свае малітвы, пранікнуць не адважваюся — фанатыкі паўзуть сюды на жыватах, упіраючыся галавой у зад таго, хто паўзе ўперадзе...

ПІСЬМО, НАПІСАНАЕ ЧЫРВОНЫМ ЧАРНІЛАМ

Як гэта ні парадаксальна, але камандзіровачныя гроши ідуць на карысць багамолцы — ад нашых штодзённых чаяванняў твар Андрэйуны яўна пакруглеў. Адначасова з апетытам расце і яе прыхильнасць да мяне. Яна праста ўжо, як свайму чалавеку, расказвае мне ўсю паднаготную пра тутэйшыя нормы і звычай.

— Вось што, Якаўлеўна, — даверліва гаворыць яна мне аднойчы, зніжаючы голас да шэпту. — Атрымала я пісьмо, ад каго — і розуму не дабяру. А прачытаць цяжка — вочы разбалеліся, ад слёз напэўна. Не палічы ўжо за цяжкасць... — і яна вымае з-за пазухі пакамечаны канверт.

«У імя айца, і сына, і святога духа, амінь», — скорагаворкай выпальваю я, загадзя моршчачыся пры думцы, што прыйдзеца чытаць нейкую абракадабру.

— А ты чытай павольна, — нездаволена перабівае мяне Андрэйуна, якая, відаць, ахвоча да таго, каб пасмакаваць рэдкі для яе твор эпістальянага жанру.

— «Царква наша ў Пачаеве ў бядзе. Веруючыя жанчыны, памажыце, — павольна цаджу я. — Пасланне гэтае трымайце ў тайне ад ненадзейных мужчын мясцовых... Збярыце гроши, дзве тышчы новымі, а то і больш, не скуніцеся, веруючыя. У вас у Пачаеве можна сабраць дзве тышчы. Ёсьць такія, што маюць і больш. Не скуніцеся...»

— Ды ад каго ж гэта пісьмо? — я з нецярплівасцю зглядаю ў канец старонкі.

— А ты чытай па парадку, — строга патрабуе яна.

— «Дзевяцнаццатага гэтага месяца, — працягваю я, — а два наццатай гадзіні ночы гроши — дзве тышчы новымі, а то і больш — павінны быць запакаваны і павешаны ў манастырскай агароджы, там, дзе вы ўбачыце крыж, але так, каб не бачылі пабочныя асобы».

Я пераводжу дыханне: так-так, значыць, справа датычыць манастыра. Цікава, што далей?

— «Крыж, які вы ўбачыце на брамцы, — святы, у ім частачка дрэва з крыжа, на якім быў распяты Хрыстос. Здыміце крыж, а на яго месца павесьце дзве тышчы новымі, а то і

больш, і збудзеца цуд. Калі грошай ва ўказаны дзень і ва ўказаным месцы не будзе, то мы іх будзем чакаць там жа дваццатага. Калі ж не зробіце гэтага і дваццатага, цяжкае вам будзе гора. У імя айца, і сына, і святога духа, амінь».

— А ну, давай сюды! — Андрэйуна выхоплівае з маіх рук спісаны чырвоным чарнілам лісток. — Бачыш? Спачатку і ў канцы крыж. Крыжу не верыць нельга. Пісьмо, значыць, сапраўднае, а я, грэшніца, засумнівалася было. — і ў прыдачу да двух крыжоў яна асянне сябе трэцім.

Спачатку Андрэйуна ахоплівае гордасць — не забылі пакорлівую рабу божую, за дапамогай звярнуліся. Але затым яе бярэ злосць: сама раздзета-разута, а ці шмат ёй царква памагала? Сунуць прасвірку, а ад яе сыты не будзеш, і сукенкі з той прасвіркі таксама не пашыеш. Затое толькі завядзіся ў яе капейка, зараз жа разнюючы і скарбонку паднясусь: апускай, маўляў, на храм божы. Ведае яна, куды капеекі гэтага ідуць: казначэй, айцец Самуіл, домік сабе пабудаваў, эканом, айцец Вісарыён, на асабнячок «сэканомію». А адкуль узялося некалькі дамоў у архімандрита Севасціяна?

Андрэйуна схамянулася: ці не сказала лішніе?

— Гэта ж людзі мелюць, а можа, яшчэ і няпраўда, — дадае яна і зноў хавае канверт за пазуху. — А пра пісьмо, глядзі, Якаўлеўна, нікому ні слова, ні паўслова.

Ідэя пайсці да брамкі моцна засела ў маёй галаве, хоць, забі мяне бог, калі я ведаю, што буду рабіць, калі з'явіца тыя, хто прынясе гроши, і тыя, хто прыйдзе па іх.

...Адзінаццатая гадзіна вечара. Пара. Выходжу на вуліцу. Ноч выдалася цёмная. Скрозь хмари з цяжкасцю прабываюцца нешматвольтныя зоркі. Стараючыся трymацца ў ценю дрэў, дабіраюся да лаўры. Хутка падымамоўшы ў гару, упэўнена абыходжу сабор і праслізгаю да брамкі. Свой «назіральны пункт» наладжваю ў кустах на супраць — адсюль усё будзе відаць, як з ложы.

Ноч поўная няясных шораў. Так і здаецца, што хтосьці крадзеца, штосьці шэпча, чымсьці шуршыць. Час цягнецца няспечна марудна. І раптам на манастырскую званіцы пачынае глуха біць гадзіннік. Не паспее замерці апошні, два наццаты ўдар, як за брамкай узікаюць два чорныя сілуэты. У сваім доўгім адзенні з капюшонамі, якія амаль закрываюць твар, манахі выглядаюць недарэчнымі марыянеткамі з тэатра ценяў. Вось ту занулася, як на спружынцы, чорная рука ў чор-

ным рукаве, і на брамцы цымна бліснуў крыж.

— Зараз павінны падысці, — басам прашыпеў сілуэт таўсцейшы.

— Не вельмі спяшаецца статак хрыстовы ўнесці сваю лепту, — дыскантам прапішчаў сілуэт танейшы.

— Не наракай, брат, — дабрадушна абрывае тонкага тоў-



сты. — Ці нам быць у крыніце на авечак? У мінулым месяцы па пяцьсот цалковых на нос атрымалася.

— Затое ў гэтым як бы з насам не застацца, — злее дыскант.

— Цс... — шыпіць бас. — Хтосьці ідзе...

Абодва змаўкаюць, углядаючыся ў начную імглу, не ведаючы пра тое, што за імі самімі назіраюць два пабочныя вокі.

Гадзіннік б'е адзін раз: палаўна першай або першая? Ад стаяння на месцы ногі здзераўнялі, сама я добра прamerзла. А можа, мне зябка не толькі ад холаду?

— Ты колкі ўсяго пісьмаў пасылаў? — парушае маўчанне тоўсты.

— Колькі загадана было, столькі і пасылаў, — нездаволена бурчыць тонкі. — Прама па спісе, усім трывцаці.

— Няўко з трывцаці ніхто не прыйдзе? Быць таго не можа...

Але ніхто з трывцаці так і не прыйшоў. Дарэмна два азябшыя манахі і не менш празябшы журнالіст пераміналіся з нагі на нагу да другіх пеўняў...

* * *

Тут ва ўсіх яшчэ свежая ў памяці гісторыя пятнаццатагодовай Людмілы О.

У царкве, куды дзяўчынка панадзілася хадзіць па ўказцы хворай маці, на яе звярнуў увагу паслушнік. Спачатку ён даваў ёй прасвірку, а аднойчы сунуў запіску, у якой назначаў спатканне «для размовы па душах». Перамогшы страх, дзяўчынка рашилася «для выратавання душы» прыйсці ўвечары на манастырскую галерэю. Паслушнік, паразмавіўшы для пачатку аб каханні да бліжняга, палез цалавацца.

— Ды хіба манахам такое можна? — шчыра здзівілася Людміла.



Замест адказу ён пацягнуў яе ў цемру калідора.

— Вунь тых дваіх бачыш? — ён паказаў на дзве фігуры, якія смутна віднеліся. — Цалуюцца-мілуюцца. Эх, зайдросна... Да чаго ж моцна абдымамоўшы братва Хрысце іерадыякан Ігнацій сваю сястру ва Хрысце манащку Афанасію! Яна, ведаеш, адкуль? З Кораткага манастыра. Сказаць па сакрэту, і сам на меснік вялікі аматар жаночага полу. Толькі прыме ён такіх каханак, духоўных дочак, не тут, а ў сваіх пакоях...

— Дык гэта ж грэх! — не здавалася Людміла.

— Які там грэх! — паслушнік пацягнуў дзяўчынку, якая ўпіралася, у куток.

Паміж духоўным айцом і духоўнай дачкой узікла зусім не духоўная сувязь.

— А ты мяне не кінеш? — занепакоілася Людміла, якая неўзабаве адчула вынікі гэтых сустэрэц.

— «Хто спакусіць адзінага ад малых сіл, што вераць у мяне, — напышліва працітаваў донжкуан у расе, — таму лепш было б, калі б павесілі яму жорны на шыю».

Ніякіх жорнаў, аднак, на шыі Вячаслава Гершона заўважыць нельга было, у яго па-ранейшаму вісей залаты крыж. А між тым жыццё Людмілы О. было знявачана.

Смех за білін

Ен прагучаў аднойчы, гэты смех... Быў дурны бязглазды жарт, а за ім смех, падобны (даруйце за грубае параштванне, але хіба можна з чым іншым яго параштвонца!) на жарабячае ржанне.

— А ведаеш, мы з тваёй жонкай добра знаёмы. Нават больш чым знаёмы... Га-га-га!

За спіной маленькой чарнавокай жанчыны, якая адзін раз у жыцці толькі бачыла гэтага чалавека, гучай яго смех.

І вось — злавеснае рэха.

... Сюды, у гэты дом на ўскраіне Барысава, мяне вяло пісьмо. Было яно трывожнае і горкае. Чалавек не праста скардзіўся на свае сямейныя непаладкі. Чалавек пратэставаў, пратэставаў з усёй сілай зняважанай жаночай годнасці. Кожны радок крычаў: за што?! Па якому праву адважыўся нехта чужы так груба і бязлітасна атруціць спакой маёй сям'і, парушыць шчасце майго мужа, маіх дзяцей?

Сапраўды, за што?

Спачатку быў жарт, смех. Потым пачаліся ў сям'і сваркі, пацяклі мутнаю ракой папрокі. Занепакоіліся суседзі, сваякі. Часта заходзілі ў гэты дом, спрабавалі памагчы, пераконвалі, прасілі, сарамацілі. Дзень-два ў дому было больш-менш ціха. Потым зноў недавер і падазрэнні варушыліся ў душы яе мужа. Думкі яго зноў і зноў вярталіся да таго бязглаздага жарту.

І вось ужо амаль зусім перасталі хадзіць да іх сваякі і суседзі. Каму гэта лёгка бачыць, як нізвашта пакутуюць два чалавекі, а памагчы нічым не можна. Цяпер усё часцей і часцей наведваліся сюды то міліцыя, то хуткая дапамога... Пакутавалі дзеці. І пасля многіх і многіх трывог і пакут Генадзь Раманавіч Кудзельскі вырашыў пакінуць сям'ю. Якраз у тыя дні і напісала сваё пісьмо ў рэдакцыю жанчына. Галіна, так завуць яе, наогул не ведала, ці вернецца ён калі-небудзь да яе, да дзяцей, ці паселяцца мір і спакой пад дахам іх дома.

...Але хто гэты мужчына, што сустракае мяне на ганку? Спакойны, ветлівы твар. У руках дзіцячыя саначкі. Муж Галіны? Вярнуўся? Ці можа я памылілася адрасам?

— З рэдакцыі? — крышку здзіўляеца ён.— Заходзіце...

Потым у пакой увайшлі дзеці — гэта іх збраўся сустракаць бацька з саначкамі ў руках. Гляджу на гэтага чалавека, на яго клапатлівы тупат вакол ладнага пяцігадовага хлапчука і думаю: «Хіба вось у такой сям'і можа здарыцца штосьці непрыемнае». Прыходзяць чамусыці на ўспамін слова: «Усе шчаслівия сем'і падобныя адна да другой, кожная нешчаслівая — нешчаслівая на-свойму».

Генадзь Раманавіч сапраўды вярнуўся да дзяцей, да жонкі. Я не памылілася адрасам. Вярнуўся, бо ён вельмі сумаваў па дзецах. Ен любіць Галіну, хацеў бы ёй верыць, хацеў бы назаўсёды застацца тут, у гэтым адзінным доме на зямлі, дзе магчыма яго шчасце. Ен ведае цяпер, што жонка яго ні ў чым не вінавата. Але адна думка трывожыць, не дае спакою: чаму яна так пакорліва цярпела, чаму не хадзіла, не абуралася, не скардзілася, не дабілася, каб таго чалавека, які зняважыў яе, «пакаралі юрыдычна». «Яна павінна была зрабіць гэта раней,— гаворыць ён,— а калі і цяпер сама сябе не рэабілітуе,— (ён так і гаворыць — «не рэабілітуе») — то я яшчэ не ведаю, ці застануся дома. Можа зноў пададу...» Гаворыць, а сам паглядае на дзяцей.

Што тут і казаць, не вярнуўся яшчэ мір і спакой у гэты ўтульны з выглядзу дому на ўскраіне Барысава...

У словах яго ніяма злосці, яны гучаць спакойна. Востры боль прайшоў. Цяпер толькі ные старая рана, але нынешні так, што, здаецца, у любую хвіліну можа зноў падніць у душы гарачую, мутную хвалю, зачымніць разум і тады... гэта было ўжо аднойчы, тады чалавек пачне крышыць і ламаць усё, што трапіцца пад руку. Губляецца кантроль над сабою, над сваімі ўчынкамі, і верх бярэ штосьці такое, з чым ужо ніяк не саўладаеш.

Есць адна рэч, аб якой усё ж неабходна сказаць. Той дурны жарт, што прынёс столькі пакут сям'і Кудзельскіх, мог бы трапіць на іншую глебу. Другі чалавек, магчыма, не так хваравіта і востра ўспрыняў яго, плю-

нуў бы цыніку ў твар — і ўсё. Не пакутаваў бы сам і не прынёс бы столькі горажанчыне. Але праз жыццё Генадзя ў рannім юнацтве прыйшла вайна. І не толькі вайна. У 1937 годзе арыштавалі бацьку. Потым ён пагоройску загінуў у партызанскамі атрадзе. Сам Генадзь падлеткам пайшоў у вайсковую часць, вярнуўся ў Барысаву з узнагародамі і цяжка пакалечанай нагой. Галіна таксама дзесяцігадовай дзяўчынкай апынулася ў партызанскамі атрадзе. Яна бачыла ўсё: смерць, кроў, пакуты. Хіба ж можна здзіўляцца, што ў нервах і псіхіцы гэтих двух людзей застаўся той след, які называють медыкі рannім траўміраваннем чалавека? І толькі поўны спакой, праца, шчаслівіе сямейнае жыццё маглі б назаўсёды сцерці гэты след. Так яно і было б, калі б не той недарэчны жарт. «Жартаўнік», які выхваляўся сваім поспехам у жанчыны, — час урэшце называць яго прозвішча — шафёр Яўген Пракоф'еў не мог не ведаць пра ўсё гэта. Некалькі гадоў ён працаваў разам з Генадзем, бачыў, што Генадзь нервовы, вельмі ўспрымальны чалавек, ведаў, што ён хваравіта пераносіць усё, што можна закрануць яго самалюбства. Адным словам, ён разумеў, куды накіраваў свой стрэл. І не зважаючи ні на што, пры кожнай новай сустрэчы працягваў здзекавацца.

Пры такіх абставінах жарт перастаў быць толькі жартам. Ен стаў злачынствам... Злачынствам агідным, бесчалавечным, і ўсё ж з ліку тых, якія не падлягаюць юрыдычнаму пакаранню. Можа грамадскія арганізацыі ў свой час асудзілі ўчынкі Пракоф'ева? На жаль, і гэтага не здарылася. Ці варта, маўляў, усур'ёз займацца падобнымі справамі? «Жарт, ён і ёсьць жарт», — разважалі тут. І ў той трагедыі, якая здарылася ў сям'і Кудзельскіх, ніхто не бачыць вінавата. А ён, гэты вінаваты, між тым, можа вось так пажартаваць яшчэ і яшчэ раз... І не толькі ён адзін.

...Вось мы ідзём з Генадзем Кудзельскім праз вуліцы і двары да шклозавода, дзе ў вячэрнюю змену працуе Галіна. Ідзём і маўчым. Непрыемнае гэта маўчание,

але што можна яшчэ сказаць, якія падабраць слова? Чалавек не хоча верыць словам: маўляў, усе вы, жанчыны, заступаецца адна за другую... Ен патрабуе поўнай рэабілітацыі, і больш нічога. Ен нават неяк не асабліва задумваецца над тым, што можа прынесці для іх сям'і вяртанне праз гады да ўсіх тых непрыемных размоў, разбіральництва і г. д. Ці тое гэта, што зможа сапраўды зняць цену над добрым імем чалавека? А Галіна? Можа цяпер паспакайнела яе душа, суцішылася трывога? Муж усё ж вярнуўся, быццам пакрысе наладжаеца жыццё сям'і.

Вочы яе і сапраўды спакойныя. Але не давядзі божа бачыць вам такі спакой! Лепш бы абуралася, пратэставала, як у сваім пісьме, толькі б не глядзела вось так абыякава, безнадзейна.

Яна не пыталася, што рабіць, не прасіла памагчы. Яна праста рассказала пра ўсё, як жанчына жанчыне, як чалавек чалавеку. Пра мужа, пра яго і свае пакуты, пра тыя крокі, якія рабіла, каб і сапраўды рэабілітаваць свой жаночы гонар. Пра тое, як цяжка хварэла яна ад усіх гэтих непрыемнасцей.

— Генадзь прыязджаў да мяне ў бальніцу, прывозіў перадачы. Дома даглядаў дзяцей...

Ен таксама сядзіць побач і слухае, быццам гаворка ідзе не аб ім, а аб старонім чалавеку. Іншы раз крыху ўсміхнецца, добра так, лагодна зірне на жонку. Хвіліна і, здаецца, вось зараз яны абудва адтаюць, адкінуць ад сябе ўсё, што падзяліла іх на два варожыя лагеры. Вось-вось... Але зноў раптам набягае мутная цяжкая хвалья, і зноў пачынаецца:

— А ты чаму?..

— А чаму ты?..

Пакутуюць двое. Цяжка пакутуюць. І наўрад ці ёсьць што-небудзь, што можна бы было б паднесці ім у выглядзе гатовага рэцепта. Можна сказаць колькі хочаш праўильных слоў, падказаных і сэрцам, і логікай, і шчырым спачуваннем да гэтих добрых чистых людзей, але што з таго? Падаюць цяпер гэтыя слова не на ту глебу. І робіцца зразумелым:

400 год таму назад, у сакавіку 1564 г., у Маскве выйшла з друку памерам у 267 лістоў царкоўна-рэлігійная кніга пад назвай «Апостал», якая азnamенавала сабой трывалы пачатак маскоўскага кнігадрукавання. Выдаўцом і друкарём яе быў славуты заснавальнік рускага і ўкраінскага кнігадруку Іван Фёдарав. На жаль, гісторыя захавала вельмі скупыя звесткі аб гэтым нястомнім «делатели» кнігі. Вядома толькі, што паходзіў ён з Калугі і пэўны час служыў дыяканам у царкве Міколы Гастунскага, якая знаходзілася ў Маскоўскім Крамлі.

У пачатку 60-х гадоў XVI стагоддзя Іван Фёдарав, абапіраючыся на волю цара Івана Грознага і мітрапаліта Макарыя, у суполцы з нашым беларускім земляком Пятром Цімафеевічам Мсціслаўцам, заснаваў на царскіх грошах кнігадрукарню ў Маскве і ўжо 19 красавіка 1563 г. прыступіў з Мсціслаўцам да друкавання «Апостала».

Кніга гэта па сваіх тэхнічных якасцях не ўступала лепшым узорам тагачаснага заходнеўрапейскага і паўднёваславянскага кнігадруку. Апрача амаль паўустаўнага шрыфту, яна па ўзору рускіх старожытных рукапісных кніг была аздоблена двухкаляровай (чырвонай і чорнай) фарбай, цікавай, спецыяльнай зробленай гравюрай, у цэнтры якой пад ажурнай аркай быў змешчаны партрэт легендарнага аўтара кнігі, евангеліста Лукі, 46-ю арнаментальнymi застайкамі, вяззю і серыяй цудоўных ініцыялаў. У канцы гэтай кнігі, па прыкладу выдання Францішка Скарыны (1490—1541), было змешчана літаратурна-публіцыстычнае «Пасляслоўе» самога Івана Фёдарава.

Аднак кнігадрукарская дзейнасць Івана Фёдарава і яго паплечніка Пятра Мсціслаўца ў Маскве працягвалася нядоўга. Праз год, пасля двухразовага выдання ў 1565 г. невялічкай кніжкі малітваў пад назвай «Часовнік», пасябраваўшым друкарам па невядомай нам прычине прыйшлося назаўсёды развітацца з Масквой і пераехаць у Вялікае княства Літоўскае.

Тут, на тэрыторыі тагачаснай Беларусі, у 1566 г. іх прытуліў гетман Вялікага княства Літоўскага Рыгор Аляксандравіч

ІВАН ФЁДАРАЎ

Да 400-годдзя кнігадрукарскай
дзейнасці

Хадкевіч, які ў мэтах падтрымкі ў беларускім народзе праваслаўнага веравызнання даў друкарам мажлівасць арганізаваць у сваім м. Заблудаве мясцовую праваслаўную кнігадрукарню і наладзіць у ёй выданне кніг, неабходных для царкоўнага ўжытку.

Дзейнасць Івана Фёдарава ў Заблудаве аказалася часовай. Наступленне каталіцкай рэакцыі пасля Люблінскай уніі 1569 г., якая прывяла да ўтварэння адзінай дзяржавы Рэчы Паспалітай, адмоўна адбілася на далейшай палітычнай арыентацыі гетмана Хадкевіча. Ён закрыў сваю заблудаўскую друкарню. Іван Фёдарав накіраваўся да г. Львова, на які ён ускладаў самыя лепшыя свае спадзяванні. Тут пасля шматлікіх матэрыяльных і духоўных пакут у 1574 г. Іван Фёдарав выдаў «Апостал» са сваім літаратурна-публіцыстычным дадаткам «Повесть, откуда начася и како совершился друкарня сия (Львовская — А. К.)». А ўслед за «Апосталам» у тым жа 1574 годзе ён надрукаваў і першы царкоўнаславянскі «Буквар», якому на працягу доўгага часу наследавалі ўсе пазнейшыя выдаўцы гэтай неабходнай першай школьнай кнігі.

Друкарская дзейнасць Івана Фёдарава ў Львове звярнула на сябе ўвагу буйнейшага валынскага магната і мецэната князя Канстанціна Астрожскага, які ў 1579 г. запрасіў да сябе на працу друкара. У чацвёрты раз і на новым месцы Фёдараву давялося занава брацца за заснаванне кнігадрукарні, бо друкаванне кніг было сэнсам усяго яго жыцця і дзейнасці. За час працы ў Астрозе (1579—1581) Фёдарав выдаў «Новы З-



Помнік першадрукару Івану Фёдараву ў Маскве.

вет» і поўны звод славянскай Бібліі, што не ўдалося зрабіць нават у свой час беларускаму першадрукару Францішку Скарыне.

Вялікі майстар друкарской справы Іван Фёдарав усё сваё жыццё быў вечным шукальнікам шляху для распаўсюджвання друкаванай кнігі па ўсёй «рускай» зямлі... А таму ён рыхтаваў сабе змену, якая пасля яго з гонарам несла ў масы народа цудоўны светач тагачаснай навукі — друкаваную кнігу.

А. КОРШУНАЎ

вось яна, тая чужая бяда, якую не развядзеш рукамі.

Цана аднаго жарту... Яна аказалася занадта высокай на гэты раз. Вось чым можа стаць іншы раз для людзей нядобры чужы смяшок. Смех за спіною, тэлефонны званок, ананімная запісачка — што яшчэ існуе ў арсенале такіх «бяскрыўдных» злачынстваў? Спосабаў пажартаваць, пайграўшы на чужых нервах («няхай, маўляў, па-раўнене крыху, пахвалюецца»), можна знайсці нямала. Ці дзеля пахвалыбы, ці проста ад няма чаго рабіць, ці ад дрэнилага нораву, ці

ад беднасці разуму,— ёсьць яшчэ такія людзі, якія да-зваліаюць сабе лёгка, мімаходзь, без дай прычыны зняважыць гонар і годнасць знаёмага або нават незнаёмага чалавека. Ім усё роўна, такім «жартавунікам», што будзе потым: няхай лъюцца чужыя слёзы, няхай пакутуюць чужыя дзеци. Яны са здзіўленнем будуць пацікаць плячыма:

— Пры чым тут я? Хай бы не верыў!

Чаго добра, яшчэ раз пасміяўца з чужой бяды. А калі і не пасміяўца, калі захочуць узяць свае слова

назад — якая розніца? Не заўсёды можна знайсці тую сілу, што магла б паставіць ўзаемаадносінах людзей усё на ранейшыя месцы, выкрасліла б з памяці дні трывог, падазрэнняў. Маленькая снежка, кінутая неасцярожнаю ці грубай рукою, коціца далей і далей, пакуль не становіца грозным камяком.

...Да вас асабіста, Генадзь Раманавіч, два слова. Цяпер, калі вы самі разумееце, што толькі хлусня, бессаромная хлусня нядобрага чалавека, а не што-небудзь іншае атруцілі спакой вашай

сям'і, знайдзіце ў сабе сілы! Выкіньце з галавы туман. Выкіньце дзеля сябе. Дзеля Галіны. Дзеля вашых дзяцей. Такіх дзяцей, на якіх нават старонія людзі глядзяць (я гаварыла гэта вам пры сустрэчы, і яшчэ паўтараю цяпер) з добрай зайдрасцю і захапленнем.

Вельмі і вельмі трэба вам зразумець, што добрае імя і жаночы гонар вашай жонкі — толькі ў вашых уласных руках. Абараніце іх сваёй вераю і сваім наханінем!

ЯК ВАС АБСЛУГОЎВАЮЦЬ?

Не першы раз часопіс звяртаецца да гэтай тэмы. Створаныя ва ўсіх буйных гарадах бюро бытавых паслуг — добрая дапамога працоўным. У Мінску таксама па прыкладу Масквы, Рыгі, Ленінграда працуе бюро добрых паслуг. Назва вызначае вельмі дакладна прызначэнне бюро — рабіць добрае, патрэбнае. На жаль, не заўсёды гэта бывае так.

Звернемся да фактаў. Рэклама бюро абыцала жыхарамі Мінска прыйсці на дапамогу, калі трэба адрамантаваць кватэрну, памыць вокны, дагледзець пакінутае дома на адзін вечар дзіця, заказаць білеты ў тэатр і г. д. Дзеля справядлівасці трэба сказаць, што сапраўды рад паслуг бюро аказвае, але калі вы папросіце прыслать няню для дзіцяці або прыблішчыць кватэрны, тут добрае бюро ператвараецца ў нядобрае. «Няня няма», — чуеце вы ў адказ. Паспрабуйце выклікаць прыблішчыцу, калі яна вам спатрэбіцца.

— Прыблішчыцы заняты, — адказваюць у бюро.

Аказваецца, на ўесь горад усяго тры прыблішчыцы і тыя замацаваны за пэўнымі кватэрнамі. Чаму ж усяго тры? Ды таму, што не прадумана сістэма аплаты працы прыблішчыц, не вырашана пытанне аб спецвопраты. Вось і ператварылася бюро добрых паслуг у «бюро абслугоўвання» некалькіх сем'яў.

Есць яшчэ ў Мінску вялікія і малыя праблемы. Адна з іх — рамонт жаночых сумак. Нашым жанчынам, дзяўчынкам палюбліліся сумкі з прыгожымі замкамі, цікавымі ручкамі. Бяды ў тым, што замкі гэтыя часта псуюцца. Дзе ж іх адрамантаваць? Вось вам цяжкая праблема, таму што ніводная майстэрня не бярэцца за гэта. І зусім новыя сумкі робяцца непрыгоднымі для карыстання.

А паспрабуйце ўставіць новы замок-«маланку» ў гаспадарчу сумку. Гэта зусім немагчыма. Майстры адмаўляюцца. Няўжо гэта сапраўды не пад сілу нашым майстрам? Не. Прасцей за ўсё адказаць:

— Мы не ўстаўляем. Няма замкоў.

Трэба кіраўніцтву па бытавых паслугах праяўляць больш ініцыятывы і вынаходлівасці ў работе, прадумаць, што зрабіць, каб абутак рамантавалі якасна, хутка, каб, доўга не чакаючы ў чарзе, можна было здаць у рамонт трыватажныя рэчы, каб у майстэрнях па пашыбу і рамонту адзення былі сціслыя тэрміны выканання, каб людзі, якія здаюць адзенне ў хімчистку, былі ўпэўнены ў якасці чисткі, каб рамонт кватэр праводзіўся ў тэрміні.

* * *

Раней шмат было скаргай на нездавальннюючу работу механічных пральняў. Прыемна, што зараз скаргай становіцца ўсё менш. У горадзе адкрыты прыёмныя пункты, якія працуе з васьмі раніцы і да позняга вечара. Тэрмін мыцця скараціўся з сямі дзён да пяці. Палепшилася якасць апрацоўкі бялізны. Шкада, што да гэтага часу не адкрыта пральня ў Арлоўскім мікрараёне.

Нядоўна жанчыны Мінска атрымалі новы падарунак: па вуліцы Маскоўскай адкрыта пральня з самаабслугоўванием. Менш чым за дзве гадзіны тут можна памыць, высушиць і адпрацаваць бялізну. Усё робяць машины, а воўпытныя інструктары паказваюць жанчынам, як карыстацца імі. Добрая справа! Але пакуль у Мінску усяго адна такая пральня і чатыры пры домакіраўніцтвах. Гэтага мала. І не шкодзіла б такія пральні адкрыць у іншых гарадах рэспублікі.

* * *

Есць свае плюсы і мінусы і ў работе сталовых, буфетаў, рэстаранаў. Мы пабывалі ў сталовай Заводскага раёна № 119, дзе харчуюцца рабочыя трох вялікіх заводаў — аўтаматычных ліній, запчастак і электратэхнічнага.

Будынак сталовай добры — просторная зала і кухня, шмат столікаў, у час абедзеннага перапынку працуе трох раздаткі. Але, калі вы там паабедаеце адзін раз, то другі ўжо не захочаце туды пайсці: абеды дрэнныя.

Ніна Ніжнік працуе на электратэхнічным заводзе. Вось што яна адказала на пытанне аб якасці абедаў:

— Нясмачна гатуюць. Я ўзяла гарохавы суп. У меню ўказаны — з баранінай, а бараніны няма — нейкія абрэзкі ліверу паклалі. Суп халодны, нясмачны. А хто ўзяў расольнік — таксама нездаволены. Ен так перасолены, што немагчыма есці. Я сама гаспадыня, ведаю, што тамат кладуць для запраўкі страў. А тут повары набухаюць тамату столькі, што боршч у рот не возьмеш.

Калі мы расказаі пра гэта загадчыцы сталовай Надзеі Антонаўне Помазавай, яна не была здзіўлена. Прямуе яна тут крыху больш двух месяцаў і ведае, што ў сталовай шмат недахопаў.

— Абеды дрэнныя, — згаджаецца яна. — А чаму? У нас па сутнасці няма кваліфікованых кадраў: усё наву-

У сувязі з 94-й гадавінай з днём нараджэння Уладзіміра Ільіча Леніна ў гарадах і сёлах рэспублікі праводзіцца шырокі паказ кінафільмаў, прысвечаных заснавальніку і правадыру Камуністычнай партыі, арганізатору і кіраўніку першай у свеце сацыялістычнай дзяржавы.

Аб жыцці У. I. Леніна ў дні падрыхтоўкі і здзяйснення Вялікай Каstryчніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі і ў перыяд станаўлення Савецкай улады расказвае мастацкая кінаапесцыя «Ленін у 1918 годзе».

З вялікай цікавасцю праглядзяць гледачы таксама кінакарціны «Сям'я Ульяновых», «Чалавек з ружжком», «Янаў Свярдлоў», «У пачатку стагоддзя», «Апасіяната», «Апавяданні пра Леніна», «Па пущёўцы Леніна», «Уладзімір Ільіч Ленін», «Кінадокументы пра У. I. Леніна» і інш.

Пра памятныя месцы, звязаныя з жыццём і дзейнасцю Уладзіміра Ільіча, расказвае дакументальны кінафільм «Тут жыў Ленін».

Кадр з кінафільма «Іменем рэвалюцыі».



чэнцы. Іх больш шасцідзесяці чалавек. Гэта практиканты школы кулінараў. Таму сярод работнікаў сталовай вялікая цякучасць. Няма повараў з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй.

Нельга не згадзіца з довадамі Н. А. Помазавай. Практиканты не хвалююцца за работу сталовай, не адчуваюць сябе адказнымі за якасць абедаў. Яны ведаюць, у горшым выпадку за перасолены суп атрымаюць «тройку» па спецпрадмету — і ўсё.

Незразумела, чым прадыктавана рашэнне ўпраўлення грамадскага харчавання сканцэнтрація практику навучэнцаў кулінарнай школы толькі ў адной сталовай Заводскага раёна, дзе харчуюцца тысячи рабочых. Пра гэта трэба падумаць і частку практикантаў перадаць у іншую сталовую, а штат сталовай № 119 укамплектаваць кваліфікованымі поварамі.


Трэба падумаць і грамадскасці завода (сталовая замацавана за заводам аўтаматычных ліній), аб тым, як дапамагчы палепшиць работу сталовай. Заўком не павінен ставіцца абыякава да такога пытання, як харчаванне рабочых.

Такога папроку мы не можам кінуць фабкому швейнай фабрыкі імя Крупскай. Быў час, калі работніцы скардзіліся на дрэнна прыгатаваныя абеды. Фабком зацвердзіў грамадскіх кантралёраў. Правялі інструктыўны сход разам з работнікамі сталовай. Вырашылі ўстанавіць дзяжурства ў дзве змены.

Дзяжурныя сталі не толькі кантралёрамі, але і памочнікамі калектыву сталовай. Яны сочачы за правільнасцю закладкі прадуктаў у кацёл, за чыстотай пасуды, за правільнасцю ўзважвання хлеба, — словам, за ўсім, што мае дачыненне да абеду. І ў той жа час яны патрабуюць ветлівых адносін да абслугоўваючага персаналу. Кніга дзяжурных — своеасаблівы дзённік работы сталовай. Заўважаныя ў час дзяжурства недахопы заносяцца ў книгу і тут жа дзяжурны паведамляе пра гэта загадчыку сталовай, шэф-повару і ў заўком. Недахопы ліквідуюцца літаральна «на хаду». Зараз работніцы фабрыкі задаволены сваёй сталовай.

Уздельнікі рэйду пабывалі не толькі ў заводскіх сталовых, але і ў кінотэатрах і работай сталовых адкрылага тыпу. Сталовая № 2 знаходзіцца на бойкім месцы, на Ленінскім праспекце. Час абеду. Ля дзвярэй сабраліся людзі. Але сталовая закрыта. Чаму? Аказваецца, не стала вады — ні гарачай, ні халоднай. Такое здараеца тут даволі часта. Сталовая знаходзіцца на першым паверсе жылога дома. У нейкай кватэры сапсаваўся кран. Тут жа перакрываюць ваду ва ўсім доме і не папярэджаюць. Як жа працаваць сталовай?

Наведальнікі бывае шмат. У дзень рыхтуюць да дзвюх тысяч толькі другіх страў. Ад сталовай працујуць буфеты ў дзвюх школах, на тэлеграфе, кулінарны магазін



Выдатна працуе на Магілёўскім заводзе штучнага валакна бабінажніца, ударнік камуністычнай працы Л. Мазалёва. Працаваць ёй дапамагае вучоба ў Маскоўскім тэкстыльным інстытуце.

Фота П. Нікіціна.

паўфабрыкатаў. А падсобныя памяшканні маленькія, не прыстасаваныя. І гэта не дзіўна. Будавалі фотаатэлье, а потым пераабсталявалі ў сталовую.

Студэнцкая сталовая, што па Друкарскай вуліцы, нядрэнна працуе. І ганаровыя граматы мае, і падзякі ад наведальнікаў. Але ўздельнікі рэйду пераканаліся, што і тут не заўсёды ўсё добра. І сталы бываюць брудныя і абеды адпускаюцца далёка не ў патрэбнай норме. На прыклад, гарніру трэба класі 240 грамаў на адну порцию, а раздатчыцы кладуць толькі 180 грамаў.

* * *

Дарагі чытачы! Часопіс правёў рэйд па абслугоўванню насельніцтва горада Мінска. А як абслугоўваецца насельніцтва ў іншых гарадах рэспублікі, калгасах і саўгасах? Чакаем вашых пісьмаў.

Уздельнікі рэйду: В. ГОЛУБЕВА — выкладчыца, О. КУСТАНОВІЧ — урач санітарнай станцыі Савецкага раёна, А. МАТУСЕВІЧ — работніца фабрыкі імя Крупскай, Г. ВАСІЛЕЎСКАЯ, Н. ПІГУЗАВА — супрацоўнікі рэдакцыі.



Кадр з кінафільма «Супрацоўнік ЧК».

Унікальныя гістарычныя кінадокументы пра У. I. Леніна ўключаны ў хранікальна-дакументальную карціну «Жывы Ленін».

Добры падарунак гледачам да знамінальнай даты зрабілі кінематографісты «Масфільма».

У красавіку адбудзеца новая хвалюючая сусідрэча з вобразам любімага Ільіча ў створанай тут кінакарціне «Імем рэвалюцыі».

У цэнтры фільма — расказ пра вясковых дзяцей Васынку і Пецьку, якія выбіраюць свой шлях у складанай, вострай абстанове — васемнацатага года. У гэтыя суровыя вясенныя гады партыя думае пра дзяцей, пра заўтрашні дзень маладой рэспублікі. Заклапочаныя тысячамі самых неадкладных дзяржавных спраў, Ленін і Дзяржынскі знаходзяць час для гутаркі з двумя асірацелымі хлопчыкамі. І гэта сусідрэча назаўсёды вырашае іх лёс.

— Быць большавіком, — гаворыць дзецям Уладзімір Ільіч, — гэта значыць жыць для іншых.

— Для каго, для каго? — пэрапытвае Пецька. — Для іншых? Ха! Пайдзі, знайдзі такіх! Зараз кожны пра сваё пузо думае...

— Кожны! — Ленін адмоўна ківае галавой. — А ты прыгледзіся навокал больш уважліва і знайдзеш... Абавязкова знайдзеш...

Пра гэтыя слова Леніна, звернутыя да юнацтва, шмат думае і гаворыць моладзь на

сваіх дыспутах, у гутарках са старэйшымі таварышамі.

І ў тым, што перад маладым пакаленнем зноў паўстане пытанне, як выхаваць у сябе якасці сапраўдных большавікоў, — бліспрэчнае зерне поспеху кінекарціны.

Фільм «Імем рэвалюцыі» створан рэжысёрам Генрыхам Габаем па матывах аднайменнай п'есы Міхаіла Шатрова.

У ролі Уладзіміра Ільіча Леніна здымается артыст МХАТа Б. Смірноў, у ролі Дзяржынскага — артыст тэатра імя У. Маякоўскага А. Рамашын, у ролі Бонч-Бруевіча — артыст А. Аляксееў. У ролях Васі і Пеці здымаліся маскоўскія школьнікі Рафік Сабіраў і Алёша Баценін.

Цінавай з'яўляецца таксама і другая новая кінекарціна вытворчасці кінастуды «Масфільм» — «Супрацоўнік ЧК». Яна прысвечана героячнаму подзвігу членства ў першыя гады Савецкай улады. Фільм расказае пра тых, хто памагаў ачысціць краіну ад унутранай контррэвалюцыі, пра тых, часта невядомых людзей, якія называліся супрацоўнікамі ЧК.

Герой карціны — Аляксей Міхалёў, былы чырвонаармеец, накіроўваецца партыйнай у распараджэнні Губчана аднаго з паўднёвых гарадоў. У гэтым гарадзе складаная абстаноўка. У адным з раёнаў горада — Зарэчча — атрад белых. Адтуль цягнуцца ніткі загавораў.

Пастаноўку фільма ажыццяўляюць савецкія кінааперацёры Барыс Волчак. У галоўных ролях занятыя акцёры А. Дзям'яненка, В. Малівіна, В. Кенігсон, А. Яфрэмаў, В. Замансі і інш.

З задавальненнем прагледзяць гледачы і новую мастацкую кінааповесць «Дзве нядзелі», створаную на кінастуды «Ленфільм», грузінскую мастацкую кінекарціну «Хто асядае на кане» і кінакамедию «Праліла лета», створаную на кінастуды «Масфільм».

У красавіку на экраны рэспублікі выпускаецца шмат зарубежных мастацкіх кінафільмаў, а таксама новых хранікальна-документальных і наукоўска-папулярных кінекарцін.

Р. КАПЛЯ

ЗДАРОЎЕ БУДУЧАЙ МАЦІ

ЛЮБОЎ І ЎАГА

Ахова здароўя маці і дзіцяці займае асобае месца ў сістэме савецкай аховы здароўя. Аб жанчынах і дзецих у нас — першачарговыя клопаты, ім — любоў і ўага.

У нашай краіне налічваецца больш 8 тысяч жаночых кансультаций. На варце здароўя жанчыны стаяць 32 тысячи ўрачоў акушэраў-гінеколагаў і больш 225 тысяч акушэрак і фельчарыц-акушэрак.

Развітая сетка спецыяльных установ дазваляе забяспечыць усіх жанчын стацыянарной медыцынскай дапамогай у час цяжарнасці і родаў. Дзе б ні жыла жанчына — ці на крайній Поўначы, ці ў гарах Каўказа, у заснежаным сібірскім сяле або ўзбенскім кішлаку — усюды і заўсёды ёй аказваецца кваліфікаваная медыцынская дапамога ў родах.



Урач Мінскай жаночай кансультаты № 4 Анастасія Іванаўна Лазебная (злева), акушэрка Ася Лазараўна Альбінская кансультуюць Ларысу Бурэйку.

Фота П. Нікіціна.

Асноўныя клопаты аб здароўі будучых маці нясуць жаночыя кансультаты. Чым раней зверненца туды цяжарна жанчына, тым лепш. Урач старанна абследуе яе, дасць неабходныя парады.

Адна з задач жаночай кансультаты — психапрафілактычная падрыхтоўка цяжарных да родаў. Такая падрыхтоўка вельмі важная: яна садзейнічае памяншэнню, а нярэдка і поўнаму знікненню боляў у час родаў.

Статыстычныя даныя сведчаць, што ў жанчын, якія прыйшли такую падрыхтоўку, роды праходзяць хутчэй.

КАПРЫЗЫ АПЕТЫТУ

Зменлівым бывае апетыт цяжарнай жанчыны. Адных страваў яна літаральна не пераносіць, чуць не можа іх паху, другіх ёй нясперна хочацца. Часта ўзнікае цяга да салёна, вострага. А іншы раз жаданне бывае ўжо зусім недарэчным: адкалупнуць ад сцяны кавалачак тынкоўкі і з'есці яго, праглынуць зубы парашон.

Капрызы апетыту, як відаць, невыпадковыя. Для развіцця плода патрабуецца вялікая колькасць розных «будаўнічых матэрываў» — тлушчу, бялкоў, мінеральных рэчываў, вітамінаў. Калі іх мала паступае з ежай, яны чэрпаюцца з запасаў мацирыйнскага арганізма. Узнікае дэфіцит таго або іншага рэчыва, парушаеца іх нормальны «баланс». Гэта і выклікае цягу да адных прадуктаў, агіду да другіх.

У раннія тэрміны цяжарнасці не варта абмяжоўваць сябе ў ядзе, асабліва ў тых стравах, якія выклікаюць апетыт. Але пры гэтым застаецца ў сіле патрабаванне: харчавацца разнастайна і, галоўнае, рэгулярна. Карысны і зручны такі, прыкладна, рэжым:

7—9 гадзін раніцы — першае снеданне

12—13 гадзін (час абедзеннага перапынку на работе) — другое снеданне

16—18 гадзін — абед

21—22 гадзіны — вячэра.

А як быць, калі раніцай жанчыну нудзіць, есці не хочацца? Дадзім параду будучаму тату: устаньце, калі ласка, раней, і першае снеданне падайце жонцы ў пасцель! Трэба, каб яно

было не вельмі гарачае: напрыклад, кубак паўастыўшай кавы, бутэрброт з маслам, з сырам.

Пры схільнасці да рвоты ў першыя месяцы цяжарнасці трэба есці часцей, але пакрыху.

ВІТАМІНЫ — ВАМ І ДЗІЦЯЦІ

Устаноўлена, што ў час цяжарнасці рэзка павышаецца патраба ў вітамінах. Яны патрабны для ўмацавання аховных сіл маці, для правільнага фарміравання плода. Вітамінная недасцатковасць можа садзейнічаць самаадвольным выкідышам і заўчастным родам, яна можа выклікаць слабасць родавай дзейнасці і дрэнна адбіцца на дзіцяці. Асабліва важны для будучай маці вітамін Е. Улічыце, што яго шмат у квашанай капусце. Вельмі ўзрастает патраба ў вітаміне С, па некаторых датках у 4,5 раза. Не забывайце ж пра гародніну і фрукты ў вашым штодзённым меню! Але нават пры гэтай умове дадаткова трэба, асабліва зімой, ужываць прэпараты аскарбінавай кіслаты і полівітаміны.

Магчыма, урач парадаць вам піцу рыбны тлушч (у ім шмат вітамінаў А і Д). Па старайцеся выкананы гэту параду. Непрыемны прысмак рыбінага тлушчу можна паменшыць, калі змяшаць яго з квашанай капустай, запіць капусным або агурочным расолам.

МАЛАКО — НЕАБХОДНА

Запомніце — малако жыццёва неабходна вашаму дзіцяці. Гэта ж — асноўная крэйніца кальцыю, які ідзе на пабудову яго шкілета. Хіба вы хочаце, каб у вашага дзіцяці былі слабыя костачкі, крохкія ручкі і ножкі?

Солі кальцыю і фосфару неабходны таксама і для правільнага фарміравання нервовай сістэмы плода і для ўмацавання вітамінаў нерваў.

Малако і малочныя прадукты — гэта, апрача таго, паўнацэнныя бялок, які лёгка засвойваецца. А патраба ў бялках у вас узрасла ўдвая: яны патрабны для растучых клетак і тканак дзіцячага цела.

Калі ў першай палавіне цяжарнасці гэта патраба задавальняеца ў асноўным за кошт мяса і рыбы, то ў другой палавіне лепш есці мяса не часцей аднаго разу ў дзень, а больш ужываць малочных страв, тварагу.

Такім чынам, у дзень дзве шклянкі малака, а калі вам больш па смаку, кефіру, сыраквашы, ацыдафіліну — абавязковая норма. Усяго вадкасці, калі цяжарнасць праходзіць нармальна, трэба піць 6—8 шклянкі, уключаючы ў гэту колькасць першую страву і фруктовыя сокі.

ДЛЯ ЗУБНОГА ЎРДЧА

Улічыце, што ў час цяжарнасці ў жанчын нярэдка пачынаюць хутка пасваацца, крышыцца зубы. Гэтага трэба апасацца не толькі з касметычных меркаванняў, не толькі таму, што захворванні зубоў пагражаюць пазней парушэннем стрававання. Мікобы, якія знаходзяцца ў хворых зубах, пранікаюць ва ўнутраныя органы і могуць садзейнічаць пасляродавым захворванням маладой маці.

Абавязкова лячыце зубы! Стаматолаг і акушэр падкажуць вам і прафілактычныя меры. Важнейшая з іх — правільнае харчаванне, ужыванне прадуктаў, багатых кальцыем, тварагу, малака, свежай гародніны. Магчыма, што урач парадаць вам прымаць таблеткі глюканату кальцыю.

Добрым памочнікам у барацьбе з разбурэннем зубоў можна стаць... выедзене яйка. Так, так! Яечную шкарлупіну трэба высушиць, растаўчы, прасеяць, каб паразаок атрымаўся дробны, і дадаваць пакрыху ў кашу, пюре, вінегрэт. Гэта папоўніць недахоп кальцыю.

АБАВЯЗКОВА КОЖНЫ ДЗЕНЬ

Абцірайце ўсё цела злёгку выціснутай губкай або калматай рукавіцай. Тэмпературу вады падбярыце такую, якую вам прыемна — хутчэй за ўсё гэта будзе пакаўвай. А затым вытрымце насуха, нават злёгку разатыце цела.

Памятайце, што пачынаючы з 32-га тыдня цяжарнасці ванну прымаць нельга. Калі вы чаму-небудзь не можаце рабіць агульнае абціранне, то ўжо грудзі абавязкова абмывайце халаднаватай вадой і насуха, энергічна абцірайце жорсткім ручніком. Калі саскі ў вас плоскія або ўцягнутыя, дзіцяця будзе цяжка карміць. Але не засмучайцеся! Іх форму можна выправіць — у кансультаты вас гэтamu навучаць.

Ці паклапаціліся вы пра сваю бялізну? Ліфчык павінен падтрымліваць, злёгку падымаць, але не сціскаць грудзі.

ТРЭБА ВЕДАЦЬ

Спецыяльныя законы аховы ўказывают працу будучай маці на вытворчасці. А што можна рабіць дома? Звычайнія хатнія клопаты амаль заўсёды бываюць пад сілу цяжарнай жанчыне. Але не трэба падымаць цяжкіх рэчываў, не трэба выконваць работу, звязаную з хуткімі рэзкімі рухамі, напрыклад, вытрасаць коўды. Мыць лёгкія рэчы можна да апошніх тэрмінаў, але пакрыху. Таз рэкамендуецца ставіць на высокую падставу, каб не трэба было нагінацца.

ДЛЯ ВАС, МУЖЧЫНЫ

Вясна... Шмат клопатаў прыносіць яна гаспадыням — трэба прыбраць сваё жылле, праветрыць, падрамантаваць, асвяжыць. Адна з працаёмкіх работ — абклейванне шпалерамі. Вось дзе патрэбны мужчынскія сіла і ўменне. Мы парадім вам, як падбраць шпалеры, як абклейіць сцены, таму што гэтая работа патрабуе воліту.

Шпалеры трэба выбіраць, памятаючы пра тое, для якога памяшкання і колеру абстаноўкі яны прызначаны. Жылыя пакоі не трэба абклейваць вельмі яркімі шпалерамі. Яны стамляюць зрок, хутка надакучваюць. Непрыгодны таксама вельмі цёмныя шпалеры: яны, паглынаючы светло, засяяні ўздымаюць і зрокава памяшкання размежаваць. Памяшканні дрэнна асветленыя, з вонкамі, якія выходзяць на поўнач, лепш абклейваць крэмавымі, жаўтаватымі, залацістымі або ружаватымі шпалерамі. Светла-зялёныя, блакітнаватыя і зялёна-карычневыя колеры падыходзяць для пакояў з добрым асветленасцю, дзе вонкі выходзяць на лаўднёвы бок.

Пры вертыкальных палосах пакой здаецца вышэй, гарызантальнае размяшчэнне малюнка зрокава зніжае вышыню. Ромбападобны малюнак стварае адчуванне вялікага аб'ёму. Абклейваючы кватэру з некалькіх пакояў, шпалеры трэба падбіраць па колеру так, каб пазбегнуць і аднастайнасці і рэзкіх контрасту.

АБКЛЕЙВАННЕ ШПАЛЕРАМІ

Каб вызначыць, колькі патрабуецца шпалераў, трэба вымераць даўжыню ўсіх сцен пакоя. Колькасць кавалкаў шпалераў, неабходная для абклейвання, роўна колькасці метраў агульнай даўжыні сценаў. Кавалкі шпалераў маюць шырыню ў сярэднім 0,5 м, а даўжыню 6—7 м (шпалеры двайнога размеру маюць даўжыню 12—14 м). З аднаго кавалка шпалераў атрымліваецца прыкладна 2 палотнішчы. Аконныя і дзвірныя праёмы пры замерванні можна не ўлічваць, каб мець ненаторы запас шпалераў на выпадак пісання.

Тэмпература пакоя, дзе працоўдзіца абклейванне шпалерамі, павінна быць не ніжэй +5°. Абклейваць сцены можна толькі тады, калі паверхня іх роўная, гладкая і зусім сухая. Абклейванне трэба пачынаць пасля заканчэння ўсіх майярных работ (за выключэннем афарбуйкі падлогі).

Адстаўшыя палотны шпалераў (папярэдне змачыўшы іх 2—3 разы гарачай вадой) трэба садраць, месцы пад знятымі шпалерамі прачысціць кавалкамі цэглы. Выступаючыя швы старых шпалераў ачысціць пемзай. Сцены, якія раней былі пафарбаваныя вапнавай, клеевай або калеінавай фарбай, трэба змачыць вадой, зняць увесы слой фарбы або набелу, тынкоўку адрамантаваць і высушыць. Па

маслянай фарбе можна наклейваць шпалеры без папяровай падклейкі. Калі шпалерамі пакрываецца стол, яе абклейваюць раней, чым сцены.

Для падклейкі паверхні сцяны кожны папяровы (або газетны) ліст прымазваюць клейстарам і наклейваюць наверх або ўпрытык. Праз 4—6 гадзін, налі папярова падклейка прасохне, яе трэба яшчэ раз агледзець і зацерці пемзай усе няроўнасці і выступы.

Звычайнія і сярэднія якасці шпалеры заклейваюць наверх, таму ў іх абрэзанае краініцамі толькі адзін край (рыс. 1). Шпалеры вышэйшай якасці са шытнай паперы наклейваюць упрытык, абрэзаны абодва краі. Даўжыня палатна шпалераў павінна быць роўна адлегласці ад нізу карніза да верху плінтуса з дадаваннем на запас 10 см.

Нарэзаныя палотнішчы складваюць правым бокам уніз на разасланай на падлозе паперы, прычым кожнае палотнішча, што ляжыць ніжэй, павінна выступаць на 1,5—2 см. Правы бок складзеных указаным спосабам шпалераў пры намазванні іх клейстарам не пэцкаецца. Палотнішча намазваюць тонкім роўным слоем клейстару, без пропускаў, водзячы пэндзлем па даўжыні палотнішча. Шытнія шпалеры неабходна прымазваць клейстарам у 2 прыёмы з прамежкам у 5 мінут. Падрыхтаванае палотнішча асцярожна складваюць утрай так, каб асобыя часткі не дакраналіся адна да другой (рыс. 2).

Наклейку шпалераў пачынаюць, як правіла, ад вугла знаходнай сцяны. Пры наклейцы наверх край шпалераў з абрезаным пругам павінен быць павернуты да святла, у бок вонкі, каб пазбегнуць ценевых палос на стыках.

Намазанае клейстарам палотнішча прыкладваюць, пачынаючы з верхняга канца, да сцяны (рыс. 3) і прагладжаюць чыстым шматком або шчоткай спачатку ўздоўж сярэдзіны палатна, затым кароткім і мяккім ўдарамі прыціскаюць краі (рыс. 4). Пругі прыгладжаюць спецыяльным валікам. Наступнае палотнішча прыкладваюць, старанна падганяючы малюнак шпалераў да папярэдняга.

Пасля заканчэння абклейвання ўсіх сцен наклейваецца бардзюр або фрыз. Неабходна сачыць, каб пры работе не зацікаць правы бок шпалераў клейстарам. Рукі павінны быць сухімі і чистымі. Шпалеры светлых таноў трэба прыгладжаць, абавязкова падкладаючы пад шматком або шчотку чисты ліст паперы.

Каб не паявілася маршчын, пухіроў і цёмных плям, шпалеры трэба наклейваць пры зачыненых вонкіх. Абклейенія паверхні трэба аберагаць ад сікразнякоў, лішній вільготнасці, сонца.

Клейстар для шпалераў прыдадзецца ў магазінах, але яго можна прыгатаваць і дома з жытнім мукою або бульбянога крухмалу. Прасеянную муку або крухмал трэба заліць невялікай колькасцю вады і перамяшчаць да ўтварэння аднароднай масы. Затым тонкім струменем уліць вар, масу зноў добра перамяшчаць да ўтварэння вадкага цеста. Прыватаваны клейстар трэба працадзіць праз сіта або марлю. У астуджаны да 20—25° клейстар усыпаюць ДДТ, для таго, каб за шпалерамі не паявіліся насекомыя.



(З часопіса «Здоровье»).

КУЛІНАРІЯ

САЛАТА З МОРКВЫ І ЯЕК



Вараную моркву і яйка, зваранае ў круту, дробна нашатнайце. Дадайце частку маянэзу і старанна перамяшайце. Салату аформіце нарезаным яйкам, морквой, маянэзам, які застаўся, і зяленівам. Морквы 200 г, яйка 1 шт., маянэзу 100 г, зяленіва.

ТЭФТЭЛІ БУЛЬБЯНЫЯ І ФАРШЫРАВАНЫЯ

Сырую бульбу надзярыце на тарцы з дробнымі адтулінамі. Атрыманую масу выцісніце, дадайце яйка, соль і старанна перамяшайце. Сфармуйце тэфтэлі і нафаршыруйце іх свінінай.

Для прыгатавання фаршу свініну праpusціце праз мясарубку і разам са здробненай рэпчатай цыбуляй абсмажце да гатоўнасці; запраўце спецыямі.

Тэфтэлі запаніруйце ў муцэ або сухарах і абсмажце; складзіце іх у сатэйнік, таміце таматным соусам і тушыце да гатоўнасці.

Бульбы 2 кг, яйка 1 шт., муки або сухароў 50 г, свініны 250 г, рэпчатая цыбуля, масла топленага 2 ст. лыжні, соус таматны.

БУЛЬБА СМАЖНАЯ З СЫРАМ АБО ЦЫБУЛЯЙ

Старанна прамытую бульбу ў лушпаях заліце варам і зварыце да паўгатоўнасці. Затым адцадзіце, астудзіце, ачысціце і нарэжце тоўстымі лустачкамі. Насечыце зяленіва пятрушкі і рэпчатую цыбу-



лю, разатрыце часнок і ўсё злёгку падсмажце на алеі. Дадайце нарезаную бульбу, пасаліце і абсмажце да залацістага колеру.

Пры падачы бульбу пасыпце цёртым сырэм або смажанай рэпчатай цыбуляй. Падаваць гарачай.

Да бульбы можна падаць салату з гародніны або тушаную гародніну.

Бульбы 1½ кг, алею 7 ст. лыжак, зяленіва пятрушкі 3–4 галінкі, рэпчатая цыбуля 1 шт., часнак 1–2 долякі, соль па смаку, сыр цёртага 3 ст. лыжні.

БУЛЬБА ТУШНАЯ

Ачышчаную бульбу нарэжце роўнымі кружочкамі, пакладзіце слоем у сатэйнік, змазаны маслам. На бульбу пакладзіце слой наесчанага і папярэдне абсмажанага мяса або нарезанай каўбасы, затым — кавалачкі тлушчу. Зверху пасыпце сечаным зяленівам пятрушкі. Мяса і бульбу трэба ўкладваць сламі, чаргуючы іх; зверху павінен быць слой бульбы, якую трэба папырскаць маслам. Сатэйнік закрыцьце нанрыўкай і на нея-

лікім агні тушыце ў духоўцы або на пліце да гатоўнасці.

Бульбы 1½ кг, масла сметанковага 1 ст. лыжку, тлушчу (лепш свіное сала) 3 ст. лыжні, мяса або каўбасы 250 г, зяленіва пятрушкі 3–4 галінкі, соль па смаку.

БАБОВЫЯ

Бабовыя заслугоўваюць таго, каб стаць важнай састаўной часткай нашай ежы. Яны змяшчаюць вялікую колькасць крухмалу, а іх сухія зярніты — значна большую колькасць раслінных бляноў, чым якая б там ні была іншая гародніна, і, апрача таго, шмат мінеральных рэчываў — кальцый, фосфор і жалеза. Аднак, біялагічная якасць бляноў бабовых, чым іншых раслінных бляноў, і малаком. Па той жа прычыне клятчака, якой у бабовых больш, чым у зернівых, даволі дрэнна ператраўляеца і выкарыстоўваецца чалавечым арганізмам. Тому людзям са слабымі стрававальнімі органамі і дзесяцімі бабовыя падаюць працёртымі або молатымі. Крухмал бабовых мае патрэбу ў больш працяглым часе для набрыннівания, чым крухмал зернівых. Для таго, каб бабовыя не трэба бытво вельмі доўга варыць, іх трэба папярэдне замочваць у чыстай вадзе. Перад замочваннем іх трэба перарабраці і прамыць. Пры замочванні і варцы ў бабовыя нельга класці соду, таму што яна змяшчае некаторыя вітаміны группы В. Для таго, каб бабовыя добра набрынілі, яны павінны праляжаць у вадзе, прынамсі, 12 гадзін. Бабовыя вараць у той час, каб вынарыстаць мінеральныя і іншыя рэчывы, якія вышчалачваюцца ў вадзе.

Вады пры варцы нельга наліваць шмат і варыць бабовыя трэба на малым агні, а соль дадаваць толькі перад заканчэннем варкі. Калі соль пакласці ў самым пачатку кіпення, на скурцы бабовых утвораецца цвёрды слой, які не дае вадзе пранікаць унутр, і бабовыя застанутца ўнутры цвёрдымі.

ПЮРЭ З ГАРОХУ АБО ФАСОЛІ

Бабовыя перарабраць, прамыць і замочыць на начу ў халоднай вадзе. Жоўтыя ачышчаны гарох замочваць няма патрэбы — ён хутка варыцца і лёгка разварваецца. Гатовыя бабовыя праpusціце праз мясарубку або працерці праз салату з гародніны або пасероўкай, разведзенай малаком, пасаліць і мінут 5 паварыць. Гатовае пюре паліць салам і пасыпце падсмажанай цыбуляй.

Падаваць да яешні або крутых яек, а таксама да вяндліны з салёным агурком або салатай.

300 г гароху або фасолі, соль, 30 г свінога сала, 20 г муки для пасероўкі, ¼ л малака, 50 г свінога сала, 30 г цыбулі.

ГАРОХ З ЯЧНЫМІ КРУПАМІ

Прамыты і замочаны на начу гарох зварыць да мякнасці. Ячныя крупы перарабраць, прамыць у халоднай вадзе, затым пакласці ў кастрюлю, заліць варам, пасаліць і варыць да мякнасці. Звараны гарох і крупы змяшачь разам, паліць растопленым салам з падсмажанай цыбуляй і падаваць да вяндліны з салёным агуркамі.

200 г гароху, 200 г ячных круп, соль, 150 г скуваран, 80 г свінога сала, 30 г цыбулі.

ГАРОХАВЫЯ КАТЛЕТЫ

Замочаны на начу гарох зварыць і працерці праз сіта. У атрыманае пюре дадаць нацёртую на тарцы бульбу, спечы, соль, яйка і столькі молатых сухароў, каб з масы можна было рабіць катлеты. Пад канец усё змяшачь з сечаным вэнджаным мясам. Маса не павінна быць, аднак, вельмі густой. На пасыпанай молатымі сухарямі дошцы зрабіць катлеты (ляпёшкі 5 см даўжынёй і 1 см таўшчынёй), змазаць іх збітым яйнам або бялком, запаніруваць у сухарах і абсмажыць, па 3–4 мінuty з кожнага боку.

Да гарохавых катлетаў падаваць салату з квашанай капусты.

200 г гароху, соль, перац, 100 г вэнджанага мяса або каўбасы, 100 г адваранай бульбы, 1 яйка, 60 г молатых сухароў; 1 яйка або 1 бялок, 100 г молатых сухароў для паніроўкі; 150 г. свінога сала для смажання.

КАРЫСНЫЯ ПАРАДЫ



Рыба ў час смажання будзе менш развалівацца, калі яе пасаліць за 10–15 мінут да цеплавой апрацоўкі.

Смажаная печань будзе значна смачней, калі перад абсмажваннем пакласці яе на 2–3 гадзіны ў малако.

Соус да ўядзення тамат-пюре запраўляць соллю не трэба, таму што тамат-пюре бывае салёны.

У бабовыя з таматным соусам можна пакласці крыху тоўчанага часнaku, расцёртага з соллю.

Калі вараць кашу на малаці (апрача маннай), то пасля 20–30 мінут варкі ваду зліваюць, а крупы заліваюць гарачым малаком, кладуць соль, цукар, тлушчу і вараць да гатоўнасці.



Каб пудзінг атрымаўся больш пышным, яечная бляноў трэба здзяляць ад жаўткоў і збіваць.

Чым менш вады ўзята для варкі рыбы, тым яна смачней. Таму пры варцы трэба наліваць вады столькі, каб яна толькі пакрывала рыбу.

ДАРАГІЯ ЧЫТАЧЫ!

У лістападзе спаўняецца сорак год з дня выхаду першага нумара часопіса «Работніца і сялянка». Рэдакцыя звязацца да Вас, дарагія чытачы. Напішыце нам, ці даўно Вы выпісваеце часопіс? Што добра га Вы сустрэлі на яго старонках, ці дапамог ён Вам у чым-небудзь?

Якім бы Вы жадалі бачыць свой часопіс, пра што хацелі б пачытаць у ім, аб чым даведацца, чаму навучыцца?

Да саракагоддзя часопіса рэдакцыя мяркуе падрыхтаваць юбілейны нумар. Запрашаем Вас прыняць у ім актыўны ўдзел. Чакаем Ваших пісьмаў.

Рэдакцыйная калегія.

ПА СЛЯДАХ НЕАПУБЛІКАВАНЫХ ПІСЬМАЎ

У рэдакцыю прыйшло пісьмо-скарга ад хворых анкалагічнага аддзялення 1-й клінічнай бальніцы горада Мінска. У пісьме скардзіліся на дрэнныя, бяздушныя адносіны асобных работнікаў медперсаналу, на антысанітарныя ўмовы, якія пануюць у кініцы.

Рэдакцыя пераслала гэта пісьмо-скаргу ў Міністэрства аховы здароўя на разгаванне. Вось які адказ мы атрымалі ад начальніка Упраўлення лечпрафдапамогі Міністэрства аховы здароўя БССР т. Саналовай.

«Большасць фантаў, уназанных у пісьме, сапрауды мелі месца. Загадам па бальніцы старшая сістра Абрамава П. П. вызвалена ад работы старшай медсистры і пераведзена працаўца медсистрой. За парушэнне эпідэмічнага рэжimu ў аддзяленнях, нядобра сумленныя адносіны да службовых абавязкаў медсестрам Паповай М. А. і Ліпніковай П. А. аб'яўлена строгая вымова. Работа медсистр абмеркавана на расчырным пасяджэнні мясцовага камітэта 1-й клінічнай бальніцы г. Мінска з удзелам усіх старшых і медыцынскіх сісцёр бальніцы.

З бону кіраўніцтва бальніцы ўзмоцнен кантроль за работай сярэдняга і малодшага медыцынскага персаналу».

Мікалай ПРАУДЗІН

Мал. А. Чуркіна

Адправішы жонку з дзецимі да маці ў Москву, інжынер Шабалін марыў адпачыць ад кло-патаў і туробот. Апрача таго, яму трэба было скончыць адну вельмі тэрміновую работу. Да гэтуль шум дзяцей і іх бесперывныя спрэчкі не давалі яму сканцэнтравацца.

Першыя два дні пасля ад'езду сям'і нішто не перашкаджала Шабаліну плённа працаўца. Ён спакойна сядзеў у сваім зручным крэсле, думаў і, не спяшаючыся, спісваў старонку за старонкай.

На трэці дзень, увечары, калі інжынер толькі што засёў за свае заняткі, пачуўся тэлефонны званок. Дробна патрашчайшы, трубка некалькі разоў чыхнула і затым аднекуль, здалёку, ледзь чутным голасам жонкі запішчала:

— Пеци! Пеци! Ты чуеш мяне, чуеш? Гэта я... Добры дзень! Як жывеш? Чаму не пішаш? Забыўся пра нас?

— Што ты! Я заняты. Я вельмі заняты! — закрычаў у трубку Шабалін, а сам са страхам падумаў: «Ніўко адгасцілі?..»

Але голас жонкі не даў яму прааналізаваць да канца свае згадак.

— Печечна, калі ласна, запіши. Запіши, кажу!.. Трэба, каб ты тэрмінова выслаў мне кофтачу... чорную... Якую? Ну, тую, што з вышыванымі рукавамі... Га? і сукенку, памятаеш, тую, што я віном пад Новы год заліла... і яшчэ футравы канун для Танечкі прышлі, Пеци... Каракулевы, ад майго старога паліто... Навошта?.. Я заказала ёй зімове паліто...

— Добра! Добра! — радасна закрычаў Шабалін ў трубку. — Чую, чую! — дадаў ён. — Прышли! Абавязкова прышлю...

Інжынер адразу адчуў сябе спакайней і павесілеў. Пажартаваў нават па тэлефоне. Потым зноў успомніў пра даручэнне і, надрываючы голас, пракрычаў у трубку:

— А дзе ляжыць усё? Так, так, дзе шукаць, кажу...

— Не ведаю, — кричала ёй адказ аднекуль з-за свету жонка. — Можа ў намодзе, а можа ў шафе. Паглядзі сам. Знойдзеш.

Пагаварыўшы яшчэ некалькі мінут пра розныя дробязі, жонка развіталася, а Шабалін павесіў трубку і, каб не адиладваць даручэнні, адразу ўзліўся шукаць патрэбныя рэчы.

Спачатку ён вырашыў абследаваць камоду, у вялікіх шуфлядах якія ляжала мніства ўсялякіх скруткаў і скрутачак. Усе яны былі акуратна пэрвізаны вяровачкамі і блішчалі ад змазвання рознымі эмульсіямі — вернымі сродкамі ад молі.

Раскруціўшы першы скрутак, інжынер знайшоў у ім нейкія загадкавыя абрэзкі рознікальных матэрыялаў. «Гэта, напэўна, для Таніных лялек», — падумаў ён і скруціў іх зноў.

Поміж

У другім скрутку ляжалі дзве старыя кашулі без рукавоў і адна дзіравая шарсцяная шкарпетка з велізарнай засыраванай пятой. Гэтая знаходка азадачыла яго. «Навошта гэта тут? — мільгунула ў яго ў галаве. — Выкінуць трэба... — але, баючыся самавольнічаць, ён склаў і прыбраў на месца і гэты скрутак.

Яшчэ адзін пакет таіў у сабе кавалак фетравага капелюша і палавіну ваенных штаноў з вузенікім чырвоным канцікам пасярэдзіне. Усё гэта было добра пасыпаны нафталінам. Шабалін адкінуў гэтыя кавалкі ўбок і ўжо ў больш хуткім тэмпе ўзліўся за далейшы агляд шуфляд камоды. Ён перагледзеў іх поўнасцю, аднак нічога патрэбнага не знайшоў. Тады ён абшукаваў усе астатнія месцы, дзе захоўваліся асабліва каштоўныя рэчы сям'і. Але і там ні каўніра, ні кофтачки з вышыванымі рукавамі. Затое, на сваіх шасце, Шабалін знайшоў прарапашыя год назад агуляры ў моднай аправе і лагарыфмічную лінейку, якая знякла ў свой час пры вельмі дзіўных абставінах. Гэтыя рэчы акуратна, звязаныя і таксама чамусьці перасыпаныя нейкім злым на пах прэпаратам, спакойна ляжалі ў самым далёкім кутку шафы. Паміж імі такім ж акуратнымі штаблялькамі ўляглося на зіму цлае сямейства насякомых, супраць якіх выкарыстоўваўся гэты вельмі ядавіты паражак... Дэталёва вывучэнне ўсіх тайнікоў кватэры дапамагло Шабаліну знайсці дваццаць дзве зусім новыя іголкі для швейнай машыны, пяць шклянак, якіх заісёды не хапала ў сям'і, ручку ад пральняй машыны, усмоктваючыя шланг ад пыласоса, а саме галоўнае — рукапіс ігроў ласнай работы, напісанай некалькі год назад. Па-водле яго асабістай думкі, рукапіс гэты быў украдзены яго зайдзроснікамі і зласліўцамі... Рукапіс таксама быў акуратна запакаваны, звязаны і надзейна перасыпаны нейкім паражакамі і спецыямі... Футравага ж каўнерыка і кофтачки з вышыванымі рукавамі не было нідзе. Шабалін расхавляўся і, ведаючы, што жонка чакае яго пасылку, вырашыў пазваніцу ёй і паведаміць пра няўдалы пошуки. Ён заказаў міжгароднюю размову і ў чакані ле пачаў прыводзіць кватэру ў падрадан. Узліў швабру і пачаў змятаць смецце, якое ён нарабіў у выніку свайго бурнага гаспадаркі дзейнасці. Дабраўшася да канапы, ён рабтам адчуў, што швабра чапляеца за нешта мянкае. Ён захапіў швабрай гэта «нешта» і выцягнуў з-пад канапы патрэбную яму



вышываную кофтачку, а разам з ёй і каракулевы каўнер... Праўда, у кофтачкі ўжо не хапала аднаго рукава, а каўнер высыпаўся пухам. Іх з'ела моль...

ГУМАР СЯБРОЎ

У ВАРАЖБІТКІ

— Ваш будучы муж будзе маленънага росту, бландзін, з бланітнімі вачымі і багаты.

— Вельмі добра. Але, снажыце, што мне рабіць з май ціперашнім мужам?

СКОРАСНАЕ БУДАУНІЦТВА І СЛАТКАННЕ

Яна: — Ты даўно чанаеш мяне?

Ён: — Пакуль я цябе чанаў, то ўжо вырасла два паверхі.

Яна: — Ну, я рада, што ты чакаў мядоуга.

На першай старонцы вонкладкі: Вера Васільеўна Кахомская — кандыдат хімічных навук.

Фота Т. Ананінай.

На чацвёртай старонцы вонкладкі: цацкі (гл. дадатак).

Адказны рэдактар А. П. УС. Рэдакцыйная калегія: М. Н. БАРСТОК, А. С. ВАСІЛЕВІЧ, Т. Ц. ДЗМІТРЫЕВА, М. А. ЖЫДОВІЧ, Р. У. КУДРЭВІЧ, М. М. ТУР, В. І. ФІЛІПАВА, В. А. ЧАРНЯУСКАЯ.

АТ 07640.

Журнал «Работніца і крестьянка» на беларускім языке.

Издание ЦК КП Беларуссии.

Падпісана да друку 4/III 64 г. Друк. арк. 3. Аўт. арк. 4. Папера 60×90%. Адрас рэдакцыі: Мінск, Ленінскі праспект, 77.

Тэлефоны: адказн. рэдактара — 3-17-51, адказн. сакратара — 3-38-14, аддзелаў прамысловасці, сельскай гаспадаркі і культуры — 3-38-24.

Друкарня выдавецства «Звязда». Мінск. Ціна 18 кап. Дадатак — выкрайка. Тыраж 190330 Зак. 80.

ЗН // 794.557 (050)

74995

00000001992068

